

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

№ 65 (191)
САМВІН
21
ЧАЦВЕР
1935 г.
год стварэння XVIII

УКЛЮЧАЙЦЕСЯ ў СТАЛІНСКІ ПАХОД ЗА РАЗВІЦЦЕ ЖЫВЕЛАГАДОЎЛІ і ўЗДЫМ УРАДЖАЙНАСЦІ РАЗГОРНЕМ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЕ СПАБОРНІЦТВА з ЗАХОДНЯЙ СІБІР'Ю

Пастанова Бюро ЦК КП(б)Б

1. Бюро ЦК ухваліла ініцыятыву Беларускай дэлегацыі на VII з'ездзе Саветаў і II Усеаюзным з'ездзе калгаснікаў-ударнікаў аб уключэнні калгасаў Беларусі ў сталінскі паход за развіццё жывелагадоўлі, вальным ураджайнасці і прыкладным вылікам на сацыялістычнае і калгасамі Заходняй Сібіры.

2. ЦК прапануе гаркомам, райкомам і рэдактарам рэспубліканскага і рэйнага друку арганізаваць шырокую масава-палітычную

работу вакол паходу на развіццё жывелагадоўлі і ўздыму ўраджайнасці, мабілізуючы ініцыятыву і актыўнасць калгаснікаў на большэвіцкую падрыхтоўку і правядзенне надыходзячай вясновай сяўбы і ўважлівых і кляпатлівых адносін да пачаўшыхся зараз аларосаў, акотаў, ацёту і на барацьбу за захаванне маладняка.

3. Уключэнне ў сталінскі паход і сацыялістычнае і Заходняй Сібіры павінна паслужыць штуршком да шырокага разгортвання сац.

спаборніцтва ўнутры рэспублікі, паміж раёнамі, калгасамі і брыгадамі.

4. Арбітрам унутрырэспубліканскага сацыялістычнага зацверджання газеты «Звязда».

5. Паведаміць Заходне-Сібірскаму крайкому аб прыняцці выліку на сацыялістычнае. Даручыць Соўнаркому і Наркамзему Беларусі афіцыйна паведаміць Заходне-Сібірскаму крайвыканком і краёвое земельнае кіраўніцтва аб прыняцці выліку на сацыялістычнае.

Германскія ўзбраенні і англійская нота

Сярод дыпламатычных дакументаў, вышэйшых з'яда шара брытанскіх міністраў, нота «пратагесту», пасланая англійскім урадам Германіі, зойме асобае месца. Пан Гітлер пры ўсёй сваёй упэўненасці ў тым, што Лондан не выдасць, выдочна, не мог спадзявацца на тое, што замест рашучага па тону пратэсту ён атрымае ўсяго толькі пакомнейшую просьбу агарадзіць сваё староўе ад умашання стыхійных сіл і даць тым самым магчымасць англійскім міністрам бесперашкольна прыбыць у Берлін.

Германскі друк на без падставы, захлэбваючыся, расхвалявае пасланне сара Д'юча Саймона. Відаць, брытанская нота прывала Берлін у задаленне. І мы можам таму меркаваць, што ўдзячым германскі ўрад распарэдаціцца, каб англійскіх міністраў сустраў у Берліне асабліва ўнушальным ганаровым караў і новафармаваных дывізій.

Англійскі ўрад мае таксама ўсе падставы чакаць праўлення асобных прызнакаў удзячнасці з боку Германіі. Нота паказвае, што лічба

Як вядома з паведамленняў за межнага друку, неадкладна пасля абвешчання Германіяй аб фарманні ёю поўнаўважнай арміі французскі ўрад прапашаў ураду Англіі сумесна з італьянскім урадам заявіць рашучы пратэст. У Лондане гэта прапанова была адвергнута, і брытанскі ўрад тарошка адправіў сваю ноту. Відавочна, ён быў аклапочаны перш за ўсё тым, як-бы ў Еўропе не падумалі, што ў англійскай палітыцы заахвочвання германскага фашызма на ступіла якасці змена.

Сваім асобным выступленнем брытанскі імперыялізм запэўніў Гітлера, што ён ні пад якім відам не будзе дзейнічаць супольна з Францыяй і паравейшаму, не хістаючыся, гатоў выказаць усе патрабаванні, якія выставіла Германія 14 лютага: сепаратыўныя перагаворы з Англіяй на аснове германскай праграмы. Германскі фашызм настаў на сваім. Англійскі ўрад калітуляваў. Ён даставіў германскаму ўраду такое таржаства, якое палітычна для германскага

фашызму з'яўляецца выдатна

Адносна Аллена Хартвуда вядома, што ён адпрыгваў у Берліне ролю даверанай асобы брытанскага прэм'ера.

Як-бы там во было, Саймону ў Берліне будзе прад'яўлен доўгі спіс прэтэнзій, выкапанне якіх павінна зрабіць Германію рашучай сілай сярод капіталістычных краін Еўропы. Не падлягае сумненню, што ў Берліне Саймону будзе прапанавана прапрама перакройкі карты Еўропы ў адпаведнасці з добра вядомымі густамі такіх авантурыстаў, як пан Розенберг.

А дзе, пытаем, гарантыі, дзе ўпэўненасць, што брытанскі імперыялізм і на гэты раз не пойдзе насустрач германскаму фашызму? Нямаюч такіх гарантыі, ніякай такой упэўненасці няма.

Германскі фашызм лўна хоча дэктаваць сваю волю народам Еўропы. Тактык брытанскага імперыялізма ідэе насустрач гэтаму імперыялізму.

Гітлер хацеў бы ператварыць Францыю ў другародную дэяржаву ў васаля германскай імперыі. Тактыка брытанскага імперыялізма

Аб барацьбе з крушэннямі і аварыямі

Загад Народнага Камісара Шляхоў Зносін ад 19 сакавіка 1935 г. № 83-Ц

Лік крушэнняў і аварыяў на чыгунках усё яшчэ вылік і за апошні час прадаўжае расці. За адзін 1934 год было 62 тыс. аварыяў і крушэнняў. Рост ліку крушэнняў і аварыяў прадаўжаецца і ў 1935 годзе у студзень іх было каля 7 тысячч. у лютым — звыш 5 тысячч.

Толькі за 1934 год было пашкоджана ў рознай ступені каля 7 тысяч паравозаў, разбіта 4,5 тыс вагонаў і пашкоджана звыш 60 тыс вагонаў. Забытых у сувязі з крушэннямі — сотні людзей, ранены — тысячы.

Непасрэдня матэрыяльныя страты транспарта за 1934 год, не лічачы вельзарных страт у рэзультатах дэарганізацыі руху і тым самым адзіжэння пагрузкі — складаюць каля 60 млн. руб.

Калі ўлічыць, што за 1934 год чыгуначным транспартам атрымана 19 тысяч новых вагонаў, а разбіта і пашкоджана звыш 64 тыс. вагонаў, то стане відавочным, што крушэнні і аварыі з'яўляюцца асноўным злом і бічом усяго чыгуначнага транспарта.

Загад НКШЗ аб барацьбе з крушэннямі, у тым ліку і апошні загад ад 16-га снежня 1934 г., у большасці выпадкаў не выконваюцца.

Адказнасць за такую ганебную работу кладзецца ў першую чаргу на непасрэдных камандзіраў транспарта — на начальнікаў дарог, начальнікаў па ітандыселаў, начальнікаў эксплуатацыйных аддзяленняў, дэпо, дыстанцый пуці, сувязі.

Фактычнае спановішча зараз такое, што начальнікі дарог і апарат НКШЗ, атрымаваючы так званыя даведкі аб крушэннях і аварыях абмяжоўваюцца тым, што знаёмяцца з імі і прымаюць да ведама. Да крушэнняў прывыклі, лічачы іх звычайнай справай, а барацьбу з імі разглядаюць, як павольны занятак, не адчуваючы большэвіцкай трыпвоі за ганебную работу чыгунак.

Начальнікі дарог нават не лічачы патрэбным асабіста паведамаць наркому аб адбыўшыхся крушэннях.

Самымі «энергічнымі» мерамі, якія прымаюцца ў рэзультатах азнамлення начальнікаў дарог і эксплуатацыйных аддзяленняў з паведамленнямі аб крушэннях і аварыях, з'яўляецца перадача спраў у суд. Пракуроры абвешчваюць сёньні сутра, а лік жгу-

тывы і арганізацыйныя меры па хутчайшай ліквідацыі вынікаў крушэнняў і па прадухіленню падобных выпадкаў у далейшым.

Не разумеюць, што крушэнне ці аварыя, — падобны паражэнню асобнай вайскавай часткі ў бою, і падобна яму, павінна быць асабіста вывучана камандзірам транспарта ва ўсіх яго частках для таго, каб урокі гэтага паражэння былі поўнасьцю ўсвоены для праўлення недахопаў і палыпшэння ўсёй работы.

У крушэннях канцэнтруюцца ўсе недахопы ў рабоце чыгунак. Вось чаму барацьба з крушэннямі з'яўляецца найпершым і цэнтральным абавязкам начальнікаў дарог і ўсяго каманднага складу чыгуначнага транспарта. Начальнікі дарог павінны аддаваць максімум увагі справе дэталёвага разбору тых і іншых крушэнняў і правядзення ў парадку ўпраўлення дарогай гаспадарчых, арганізацыйных і тэхнічных мер па ліквідацыі іх вынікаў і іх папярэджанню.

У гэтым — асноўнае ў барацьбе з крушэннямі. Крушэнні як у масты адлюстроўваюць становішча дысцыпліны і арганізацыйна-тэхнічнага кіраўніцтва дарогамі.

Даныя аб крушэннях за апошні час паказваюць, што звыш трэці ўсёх важнейшых крушэнняў адбыліся з прычыны разрываў паяздоў, агульная колькасць якіх за 1934 год і першыя два месяцы 1935 года складала звыш 26 тыс. выпадкаў. Гэтыя разрывы з'явіліся рэзультатам няправільнага фарміравання паяздоў, нядабрынага агляду ўпражнёных прылад і дрэннага звязвання саставаў, няўважлівых адносін кандуктарскіх брыгад да сігналаў машыністаў па тармажэнню і атармажванні поезда, дрэннага агляду за тармажным і аўтармажным прыладамі, няправільнага вядзення паяздоў як па перагону, так і пры кратанні з месца, няведання машыністамі профіляў пуці а таксама неадпаведнасці існуючых у натуре профіляў праектным, адсутнасці апэратыўнага інструкстажу машыністаў і нагляду за правільнай работай іх у дарозе.

Усе гэтыя прычыны, якія залежаць ад дрэннай якасці работы пасобных работнікаў чыгунак і адсутнасці ў іх дысцыпліны, маглі-б быць устранены, калі-б начальнікі дарог і службы аддавалі

Усе гэтыя прычыны, якія залежаць ад дрэннай якасці работы пасобных работнікаў чыгунак і адсутнасці ў іх дысцыпліны, маглі-б быць устранены, калі-б начальнікі дарог і службы аддавалі

аглядчыкаў вагонаў і змазчыкаў магла-б даць усе падставы к рэзкаму скарачэнню ліку зламаў як рэак, так і восей вагонаў, калі-б работнікі транспарта добра сумленна выконвалі свае элементарныя абавязкі.

Начальнікі дарог, аддзяленняў, дэпо станцый, дыстанцый пуці не прымаюць элементарных гаспадарчых, арганізацыйных мер у парадку штодзённага кіравання, якія ім трэба прымаць. Факт, які меў месца 23 лютага на Паўночнай дарозе, калі на перагоне Папрыха—Волагда ў вагона поезда № 813 трэснула вось, вагон сышоў з рэек і 8,5 кіламетра шпоў па шпалах, разважачы шпалы, змацаванні і ахоўныя маставыя брусы. Гэты факт паказвае, як з-за адсутнасці прасцейшых папярэдальных мер звары разбураюць усе галіны гаспадаркі транспарта. А тым часам на дарогах не кляпоцццца аб набыцці простых элементарных прылад, як напрыклад, дефектаскопаў розных сістэм, для вызначэння становішча металу і выяўлення трэшчын у восях.

Велізарны лік преездаў закрытых семафораў і прыёму паяздоў на заняты пуць, склаўшы за 1934 год каля 6 тыс. выпадкаў, з'яўляецца рэзультатам бязгледзя-хуліцкай ухарскай якасці і усум непершых адносін машыністаў і кандуктарскіх брыгад к наглядацню за сігналамі.

З другога боку, праверка, праведзеная на майку даручэнню на мясцах крушэнняў, выявіла адсутнасць кантролю за спраўнасцю сігналаў, за падрыхтоўкай сігналаў і страдак да прыёму і выпуску паяздоў, нядабрына выкапанне правільна тэхнічнай эксплуатацый лінейнымі работнікамі руху.

Верхам бяздапаможнасці і бязадказнасці камандзіраў на дарогах з'яўляецца тая маруднасць, з якой праводзіцца ліквідацыя вынікаў крушэнняў. Рух на многа гадзін прыпыняецца толькі таму, што тэхнічныя сродкі па ліквідацыі вынікаў крушэнняў не падрыхтаваны. Дапаможны поезд на большасці ўчасткаў абслугоўваецца насілах сабраным людзьмі, без кваліфікаванага кіраўніка, без элементарнага і самага простага абсталявання.

У рэзультатах нават пры малейшых аварыях і нязначных пашкоджаннях перагоны закрываюцца

Толькі адсутнасцю сапраўднай апэратыўнай барацьбы з расхлябанасцю і педанцыпальнанасцю, толькі фармальна бездушнымі адносінамі да крушэнняў і механічнай перадачай спраў у пракуратуру і суд, толькі няўменнем ці нежаданнем камандзіраў транспарта ад начальнікаў дарог да начальнікаў станцый арганізаваць па-сапраўднаму машыністаў, кандуктарскіх брыгады, стралачнікаў і састанавіцельскія брыгады і ўкараваць у чыгуначную справу дух дысцыпліны — можна аб'ясніць тую сумную і ганебную з'яву, што лік аварыяў і крушэнняў не скарачаецца, а ўсё яшчэ прадаўжае расці.

Задаваю:

1. Лічыць асноўным паказальнікам палыпшэння работы дарог скарачэнне з месяца ў месяц ліку аварыяў і крушэнняў.

2. Адказнасць за нескарачэнне ліку крушэнняў і аварыяў на дарогах і адсутнасць неабходных папярэдальных мер супроць аварыяў і крушэнняў ускладаць на начальнікаў дарог.

3. Начальнікам дарог асабіста ўзяць у свае рукі справу барацьбы з аварыямі і крушэннямі і, не абмяжоўваючыся разборам прычын аварыяў і крушэнняў, прымаць усе неабходныя апэратыўныя меры гаспадарча-арганізацыйнага і тэхнічнага парадку як па хутчайшай ліквідацыі аварыяў ці крушэнняў, так і іх папярэджанню.

4. Начальнікам палітдэпаў дарог і эксплуатацыйных аддзяленняў не абмяжоўвацца агульнай агітацыйнай аб шкоднасці крушэнняў, а канкрэтна па кожнаму ў якасцю выпадку арганізаваць раздумчальную работу, у першую чаргу ў тых брыгадах, дэпо і станцыях і на тых дыстанцыях пуці, дзе адбылося крушэнне.

5. Начальнікам дарог выяжджаць на месца па кожнаму колькі-небудзь важнаму выпадку крушэнняў. А начальнікам аддзяленняў эксплуатацыі ці іх намеснікамі выяжджаць кожны раз на месца крушэнняў, звязанага так ці інакш з перарывам руху.

6. Начальнікам дарог дакладваць асабіста наркому аб усіх выпадках крушэнняў ці аварыяў на дарогах, аб мерах іх ліквідацыі і папярэджання.

7. Начальнікам цэнтральных кіраўніцтваў НКШЗ прымаць па кожнаму выпадку крушэння, у за-

проводзіцца з невыпадковым пасланнем Саймона павінна рассяець усё сумненне адносна сапраўднага характару тактыкі брытанскага імперыялізма ў такім жыццёва важным для народаў Еўропы пытанні, як арганізацыя міру і безапаснасці ў якасці гарантыі супроць планаў фашыскай Германіі. Ад пачатку да канца гэта тактыка аб'ектыва садзейнічала фашыскай Германіі ў паступовым выкаванні яе праграмы падрыхтоўкі новай вайны ў Еўропе. Такай імёна тактыка брытанскага імперыялізма астаецца і зараз.

Калі германскі ўрад дэманстраваў адвергненне там ні было гарантыі безапаснасці і шалёна ўзбройваецца, каб наваздаць Еўропе новую вайну, то ён адважыўся на гэты крок толькі дзякуючы пазіцыі брытанскага імперыялізма.

Фашыскай Германія рашылася гасціць пад пытанне граціцы ўсіх краін Еўропы таму, што англійскі імперыялізм усімі сіламі перашадаваў угоддзямі дзянням тых, для каго ўзброены фашыскай Германіі з'яўляецца непасрэднай небяспекай.

Буды дэвалася праслаўленае пачуццё прэстыжу ў складальніку брытанскай ноты! Сяродні ангелец мог-бы, чытаючы яе, падумаць, што міністры яго вялікасці англійскага караля страпілі галаву ад страху перад фашыскай Германіяй.

Брытанскія міністры едуць у Берлін пасля таго, як германскі фашызм разарваў лонданскую згоду. Яны едуць у Берлін, хоць усім відавочна, што база перагавораў, намечаная ў гэтай згодзе, перастала існаваць, значыцца, перагаворы ў Берліне будуць весціся на другой аснове. На якой?

Не будзе памылкай, калі мы скажам, што сапраўдная праграма англа-германскіх перагавораў была намечана яшчэ да лонданскай згоды, у студзень гэтага года, у часе прабывання ў Берліне лорда Лоджана і Аллена Хартвуда, узвачальваючых зараз у Англіі друкаваную і вусную кампанію супроць Усходняга пакта і за англа-германскую згоду. Абодва джэнтльмены прыбылі ў Берлін і вялі там перагаворы з Гітлерам па даручэнню вельмі «высока адказных» англійскіх колаў.

Таму кааб ўсе свае намаганні к таму, каб зрабіць нямислімай зоду паміж тымі краінамі Еўропы, якія імкнуцца к міру. Палітыка брытанскага імперыялізма ўвесь гэты час была накіравана на тое, каб не дапусціць такой згоды і аблячыць тым самым рэваншысцкія планы Германіі.

Але гэта небяспечны шлях. Сёння германскія бомбавозы яшчэ лятаюць над Берлінам, саўтра яны з'явіцца і над Лонданам. Сёння яшчэ англійскаму імперыялізму ўдаецца перашадаваць згодзе паміж асноўнымі краінамі Еўропы, якім пагражае германскі фашызм. Але слабасць і хістанні будуць пераможаны пад напорам устрыжаных народных мас і растуць сін Советскага Саюза, якія могуць быць для абароны краіны ўдзяцерапы. Народы Еўропы і, у першую чаргу народы Вялікага Саюза Советскага Саюза, не будуць дазваляць германскаму фашызму. І калі ім навізаецца барацьба, то тым, хто грае з агнём, павінны загадзя знаць, што ішоў народных мас са страшэннай сілай абрушыцца на іх галавы.

(Перадавы артыкул «Правды».)

Таму кааб ўсе свае намаганні к таму, каб зрабіць нямислімай зоду паміж тымі краінамі Еўропы, якія імкнуцца к міру. Палітыка брытанскага імперыялізма ўвесь гэты час была накіравана на тое, каб не дапусціць такой згоды і аблячыць тым самым рэваншысцкія планы Германіі.

Але гэта небяспечны шлях. Сёння германскія бомбавозы яшчэ лятаюць над Берлінам, саўтра яны з'явіцца і над Лонданам. Сёння яшчэ англійскаму імперыялізму ўдаецца перашадаваць згодзе паміж асноўнымі краінамі Еўропы, якім пагражае германскі фашызм. Але слабасць і хістанні будуць пераможаны пад напорам устрыжаных народных мас і растуць сін Советскага Саюза, якія могуць быць для абароны краіны ўдзяцерапы. Народы Еўропы і, у першую чаргу народы Вялікага Саюза Советскага Саюза, не будуць дазваляць германскаму фашызму. І калі ім навізаецца барацьба, то тым, хто грае з агнём, павінны загадзя знаць, што ішоў народных мас са страшэннай сілай абрушыцца на іх галавы.

(Перадавы артыкул «Правды».)

Таму кааб ўсе свае намаганні к таму, каб зрабіць нямислімай зоду паміж тымі краінамі Еўропы, якія імкнуцца к міру. Палітыка брытанскага імперыялізма ўвесь гэты час была накіравана на тое, каб не дапусціць такой згоды і аблячыць тым самым рэваншысцкія планы Германіі.

Але гэта небяспечны шлях. Сёння германскія бомбавозы яшчэ лятаюць над Берлінам, саўтра яны з'явіцца і над Лонданам. Сёння яшчэ англійскаму імперыялізму ўдаецца перашадаваць згодзе паміж асноўнымі краінамі Еўропы, якім пагражае германскі фашызм. Але слабасць і хістанні будуць пераможаны пад напорам устрыжаных народных мас і растуць сін Советскага Саюза, якія могуць быць для абароны краіны ўдзяцерапы. Народы Еўропы і, у першую чаргу народы Вялікага Саюза Советскага Саюза, не будуць дазваляць германскаму фашызму. І калі ім навізаецца барацьба, то тым, хто грае з агнём, павінны загадзя знаць, што ішоў народных мас са страшэннай сілай абрушыцца на іх галавы.

(Перадавы артыкул «Правды».)

Таму кааб ўсе свае намаганні к таму, каб зрабіць нямислімай зоду паміж тымі краінамі Еўропы, якія імкнуцца к міру. Палітыка брытанскага імперыялізма ўвесь гэты час была накіравана на тое, каб не дапусціць такой згоды і аблячыць тым самым рэваншысцкія планы Германіі.

Але гэта небяспечны шлях. Сёння германскія бомбавозы яшчэ лятаюць над Берлінам, саўтра яны з'явіцца і над Лонданам. Сёння яшчэ англійскаму імперыялізму ўдаецца перашадаваць згодзе паміж асноўнымі краінамі Еўропы, якім пагражае германскі фашызм. Але слабасць і хістанні будуць пераможаны пад напорам устрыжаных народных мас і растуць сін Советскага Саюза, якія могуць быць для абароны краіны ўдзяцерапы. Народы Еўропы і, у першую чаргу народы Вялікага Саюза Советскага Саюза, не будуць дазваляць германскаму фашызму. І калі ім навізаецца барацьба, то тым, хто грае з агнём, павінны загадзя знаць, што ішоў народных мас са страшэннай сілай абрушыцца на іх галавы.

(Перадавы артыкул «Правды».)

Таму кааб ўсе свае намаганні к таму, каб зрабіць нямислімай зоду паміж тымі краінамі Еўропы, якія імкнуцца к міру. Палітыка брытанскага імперыялізма ўвесь гэты час была накіравана на тое, каб не дапусціць такой згоды і аблячыць тым самым рэваншысцкія планы Германіі.

Але гэта небяспечны шлях. Сёння германскія бомбавозы яшчэ лятаюць над Берлінам, саўтра яны з'явіцца і над Лонданам. Сёння яшчэ англійскаму імперыялізму ўдаецца перашадаваць згодзе паміж асноўнымі краінамі Еўропы, якім пагражае германскі фашызм. Але слабасць і хістанні будуць пераможаны пад напорам устрыжаных народных мас і растуць сін Советскага Саюза, якія могуць быць для абароны краіны ўдзяцерапы. Народы Еўропы і, у першую чаргу народы Вялікага Саюза Советскага Саюза, не будуць дазваляць германскаму фашызму. І калі ім навізаецца барацьба, то тым, хто грае з агнём, павінны загадзя знаць, што ішоў народных мас са страшэннай сілай абрушыцца на іх галавы.

(Перадавы артыкул «Правды».)

ГЕРМАНСКИ ФАШИЗМ ХОЧА ДЫКТАВАЦЬ СВАЮ ВОЛЮ НАРОДАМ ЕЎРОПЫ

Тактыка англійскага імперыялізма дапамагае гэтому імкненню

РЭЗКАЕ НЕЗДАВАЛЕННЕ ВА ФРАНЦЫІ ПАВОДЗІНАМІ АНГЛІІ

ПАРЫЖ, 19 сакавіка. (БЕЛТА). Англійская нота Германіі выклікала ва Францыі глыбокае расчараванне і непакоі.

Упершыню пасля доўгага часу ў палітычных колах пачынаюць выказваць сумненне ў карысці англійскага арбітражу і ўказваюць, што Англія сваёй нотай парушыла сэнс лонданскіх пагадненняў, згодна якім англійскі і французскі ўрады павінны былі ўсталяваць свае дзеянні.

Неспрыяльнае ўражанне ад англійскай ноты асабліва ўзмацняецца дзякуючы таму, што англійскі ўрад паставіў французскі ўрад перад адбыўшымся фактам. Змест англійскай ноты быў перададзены ў Парыж пасля таго, як гэта нота была паслана ў Берлін.

Нарэшце, адмоўны адказ Ідэна на заданае яму ў палаце абшчыні запытанне — ці не даў ён французскаму ўраду абяцання заключыць абарончае пагадненне з Францыяй у выпадку, калі б аказалася немагчымым ажыццявіць больш шырокі план, акаплючы Германію, — зрабіў тут найгоршае ўражанне. Сёння не толькі апасціўшы, але і бліжэй к Лавалю круг не скрынае сваёго недавалення паводзінамі Англіі.

ЗАЯВА ГІТЛЕРА ПАС'ТАМ ВЯЛІКІХ ДЗЯРЖАЎ

ПАРЫЖ, 19 сакавіка. (БЕЛТА). Гаворачы аб гутарцы Гітлера з пасламі вялікіх дзяржаў у сувязі з рашэннем германскага ўрада па інфармаваны берлінскі карэспандэнт газеты «Журналь» перадае сёння:

«Гітлер афіцыйна заявіў насам, што Германія гатова гарантаваць граціцы ўсіх акружачых яе краін, аднак, ён не менш афіцыйна заявіў, што Германія адмаўляецца гарантаваць граціцы Советскага Саюза.

Ліга нацый заклікана на дапамогу

ПАРЫЖ, 20 сакавіка. (БЕЛТА). Агенцтва Гавас паведамляе: «Французскі ўрад рашыў неадкладна перадаць у Лігу нацый пытанне аб рашэннях германскага ўрада ад 16-га сакавіка» (рашэнне аб увядзенні вайскавай павіннасці).

(Працяг тэлеграм на 4 стар.)

Абвяржэнне германскага інфармацыйнага бюро

БЕРЛІН, 20 сакавіка. (БЕЛТА). Германскае інфармацыйнае бюро паведамляе: «Перадрукаванае ў савецкім друку паведамленне англійскіх

газет аб тым, што Гітлер лібі заявіў, што вайна паміж Германіяй і СССР немінуча ў бліжэйшыя 30 год з'яўляецца асноўным і самавольным вымыслам».

газет аб тым, што Гітлер лібі заявіў, што вайна паміж Германіяй і СССР немінуча ў бліжэйшыя 30 год з'яўляецца асноўным і самавольным вымыслам».

Першая савецкая «Чыгуначная энцыклапедыя»

МАСКВА, 20 сакавіка. (БЕЛТА). Народны камісарыят шляхоў зносінаў прыняў рашэнне аб выпуску першай савецкай «Чыгуначнай энцыклапедыі».

«Чыгуначная энцыклапедыя» будзе складацца з 8 вялікіх тамоў па 35-40 друкаваных аркушаў у кожным. Гэта будзе першы вялікі справачнік на рускай мове па ўсіх галінах чыгуначнай гаспадаркі.

Энцыклапедыя разлічана на камандны адміністрацыйна-тэхнічны персанал чыгуначнага транспарта. Намячаемы тыраж — 25-30 тысяч экз. Усё выданне будзе багата ілюстравана.

ЛІТОУСКАЯ ГАСПАДАРЧАЯ ДЭЛЕГАЦЫЯ НА ЛЮБЕРЭЦКІМ ЗАВОДЗЕ

ЛЮБЕРЭЦЫ, 19 сакавіка. (БЕЛТА). 18 сакавіка Люберэцкі завод сельскагаспадарчага машынабудавання наведвала літоўская гаспадарчая дэлегацыя на чале з міністрам земляробства Літвы п. Алеска ў суправаджэнні адказных супрацоўнікаў Наркамата замежнага гандля і Наркамзягпрама. Дэлегацыя, азнаёміўшыся з работай пэхуў, зацікавілася выпускамэй заводам аднакожнай касілкай, якая, згодна заявы п. Алеска, знойдзе несумненна вялікі попит у Літве.

БЛІСКУЧЫ ПОСПЕХ ТАВ. В. С. МОЛАКАВА

МАСКВА, 18 сакавіка. (БЕЛТА). Галоўным кіраўніцтвам Паўночнага морскага шліху атрымана радыёграма з вострава Дэйксона аб тым, што герой Советскага Саюза тав. В. С. Молакаў, прыляцеўшы на востраў Дэйксон у 8 гадзін 40 мін., у 11 гадзін 45 мін. па маскоўскаму часу, вылецеў у заліў Гыдалу.

У гутарцы з супрацоўнікамі ТАСС начальнік Галоўнага кіраўніцтва Паўночнага морскага шліху тав. О. Ю. Шмідт заявіў:

— Пералёт Масква — востраў Дэйксон мае велізарнае прызначэнне, бо ён сведчыць аб магчымасці значна расшырыць пералёт палёту ў Арктыку. Мы навучымся, такім чынам, скарыстоўваць авіясувязь на поўначы не толькі ўлетку, але і вясной, і вясенню, а ў перспектыве — і на працягу круглага года.

Трэба памятаць, што авіясувязь мае рашучае значэнне ў гаспадарчым асваенні Арктыкі. Яна дае магчымасць канкрэтна кіраваць палітнымі станцыямі, прамысламі, з'ёмкамі і факторыямі і сацыяльна падрыхтоўкай паўночных морскіх портаў да навігацыі.

Усё краіна радуецца бліскучаму поспеху любімага лётчыка — Героя Советскага Саюза тав. Молакава. Мне хочацца адзначыць, што тав. Молакаў зрабіў свой паспяхова пералёт на самалёце «ПР-5», які ўдзяле сабой абноўлены і ўдкладнены самалёт «ПР-5».

Вечар, прысвечаны вынікам шахматнага турніру

ЛЕНІНГРАД, 20 сакавіка. (БЕЛТА). Учора ў філармоніі адбыўся вечар, прысвечаны вынікам 2-га міжнароднага шахматнага турніру ў Маскве. На вечары выступіў гросмейстэр Флор, які падзяліўся сваімі ўражаннямі аб турніры.

Флор яшчэ раз падкрэсліў велізарны размах шахматнага руху ў СССР, які не лізе ні ў якае параў. Намне са становішчам шахмат у капіталістычных краінах.

— Мы многаму навучыліся ў савецкіх майстроў. — сказаў гросмейстэр Флор. — і асабліва іх майстэрству дебюта. Выступіўшы 14-га сакавіка ў сеансе адначасовай ігры, я пацярпеў вельмі сур'ёзнае паражэнне і прышоў к вываду, што давайце сеанс адначасовай ігры супроць ігракоў першай катэгорыі ў СССР нельга.

Пераможца маскоўскага турніру М. Батвінік і майстар Левенфіш дэманстравалі на вечары найбольш цікавыя партыі міжнароднага турніру.

Гераізм лётчыка Івакіна

КІЕЎ, 20 сакавіка. (БЕЛТА). Камандаванне Украінокага вавіскага аэрапарка адзначыла гераічны подвиг пілота Івакіна.

16-га сакавіка на вучэбных палётах ён на энцічальніку выконваў задачу вышэйшага шпітажу. На вышыні 900 метраў, калі энцічальнік рабіў фігуру (так званую «бок-ку»), абарваўся руль павароту і падаўчы спінуў рулі глыбін. Машына ўтраціла кіраванне і пайшла імкліва ўніз.

Пілоту і самалёту пагражала гібель. Аднак, становішча выратаваў ініцыятыва, самаўладанне і рашучасць Івакіна. Калі машына была ўжо блізка над зямлёй, пілот даў поўны абарот матора, быстра набраў вшышчы 900 метраў і вышчыў напрамак палёту з тым, каб зрабіць пасадку на аэрадроме. Гэту пасадку ён зрабіў з выключным майстэрствам.

Нам. нач. Палітупраўлення Украінскай ваеннай акругі тав. Берозін заявіў, што подвиг Івакіна выключны. Пасадка без дапамогі рулявога кіравання — вельмі рэдкі ў гісторыі авіяцыі выпадак.

СЕАНС АДНАЧАСОВАЙ ІГРЫ ФЛОРА


ЛЕНІНГРАД, 19 сакавіка. (БЕЛТА). 18 сакавіка позна ночу ў Доме Чырвонай арміі закончыўся сеанс адначасовай ігры гросмайстра Флора супроць 30 ленынградскіх ігракоў першай катэгорыі.

Результат сеанса: гросмайстэр Флор выйграў 5 партыі, 13 прадыграў і 12 сыграў унічыю.

Па Савецкаму Саюзу

Народны Камісар Шляхоў Зносінаў Л. КАГАНОВІЧ.

КП(б) і партійна, Шклоўскага райкома КП(б) Вярэйскага райкома КП(б) і райвыканкома, Быхаўскага райкома КП(б) і райвыканкома, Смалевіцкага райкома КП(б) і райвыканкома, Калічэўскага райкома КП(б) і райвыканкома, Буды-Кашалёўскага райкома КП(б) і райвыканкома, партыйнага схода Мехавіцкага раёна, агульных сходаў рабочых Жлобінскага вучалі Заходніх чыгунак, спражскага раённага схода старшын калгасаў і брыгадыраў, пленума Чарвеньскага райвыканкома, комсомольскага актыва Бялыніцкага раёна, рабочых работніц, камуністаў, комсомольцаў, інжынера-тэхнічных работнікаў і служачых Бабуўскага лесакаміна, рабочых-ударнікаў і інжынера-тэхнічных работнікаў чырвона-сцягнутага фабрыкі «Х Окцябрь», заводскай партыйна-вытворчай канфэрэнцыі завода імя Ленінскага, на рады профактыва Бошняковіцкага раёна, рабочых, інжынера-тэхнічных работнікаў і служачых Нова-Беліцкага фанеравага завода, рабочага калектыва Гомельскага хлеба-



Падрыхтоўка да будаўніцтва школы ў Грушаўскім пасёлку. (Менск).

камбіната, схода рабочых, інжынера-тэхнічных работнікаў і служачых Гомельскага электрастанцыі, завода «Пролетары», калектыва банкаўскіх устаноў Гомеля, прапаўнікоў Гомельскага леспрамгаса, рабочых, інжынера-тэхнічных работнікаў і служачых саўтаса «Блонь» і Блоньскага сельсовета, старшын сельсаведаў Слуцкага раёна, пленумаў Лядзевіцкага, Будскага, Машкаўскага, Замастойскага, Клякаўскага і Какоўчыцкага сельсаветаў, Багушэўскага раёна, пленума Дрыбінскага сельсовета, Пяршамайскага сельсовета, Прэскага раёна, схода супрацоўнікаў Менскага свічаволітэста, нарады старшын калгасаў Кіраўскага раёна, слухачоў 5-дзённых курсаў актыва Трасцянецкага сельсовета, Упоўнаркамсаўтасаў, рабочых і слухачоў вучаса «Сеп» Смалевіцкага с.г.тэхнікума, калгаса «Ленінскі шлях», Багушэўскага раёна, прапаўнікоў Гомельскага сельсовета, студэнтаў, навуковых прапаўнікоў і служачых Гомельскага механічна-машынабудаўнічага інстытута.

БОЛЬШ 100 ТЫСЯЧ ВЫГРЫШАУ

За першы месяц правядзення кампаніі «Дня пазыкатрымальніка» правярана аблігацый пазык у 765.473 чал. На парадах БССР правярана аблігацый у 343.404 пазыка-трымальнікаў і па раёнах — у 422.069 пазыкатрымальнікаў. Выяўлена за гэты час 103.535 выгрышаў. Усе сумы, за выключэннем асабліва буйных, ужо атлачаны.

Праверка выгрышаў дала магчымасць уцягнуць больш 18 тыс. новых укладчыкаў.

ЛЭЗНА, 19 сакавіка. (БЕЛТА). У правядзенні дня пазыкатрымальніка

актыўны ўдзел прымаюць профсаюзы, комсамол і розныя грамадскія арганізацыі. Па сельсоветах праведзены 162 сходы аб значэнні дня пазыкатрымальніка. Правяраны аблігацыі ў 15.870 чалавек. Выплачана па выгрышах 20.410 рублёў. Завершана 550 новых укладчыкаў.

ПЕТРЫКОУ, 19 сакавіка. (БЕЛТА). У калгаснікаў 70 калгасаў раёна закончана праверка аблігацый. Выяўлены выгрышы на 500, 250 і 100 рублёў. За час правядзення дня пазыкатрымальніка выяўлена выгрышаў на 22 тыс. руб.

У гэтым годзе тэхнікум не павінен быць. Для гэтага мала спусціць дырэктыву, трэба прымусяць кіраўнікоў калгасаў выкарыстаць яе.

Есць і другая школьная тэндэнцыя ў «старых» раёнах. Брунскі райземадзел імкнецца атрымаць з цэнтры план пасава шрабдэмкіх мультур перакласці на тыя сельсоветы, якія адыходзіць к Халопешіцкаму раёну. Па 15 астаўныхся ў Брунскім раёне сельсоветах з плошчай у 33.468 гектараў намечана пасеяць 2531 гектар ільну. Ці, інакш кажучы, пасейная плошча ільну па Брунскі раёну складае 7,7 проц. Па 8 адмысловым ад Брунск сельсоветаў з зямельнай плошчай у 26.257 га райземадзел сыманзаў па-

часлазавод. Пасля агублікавання паставы аб арыходзе гэтага сельсовета к Халопешіцкаму раёну райсаюз задумаў ліквідаваць завод.

У Барань прыехалі прадстаўнікі райсаюза, забралі сепаратары, катлы, разбурнылі пецы. Калгаснікі, сяляне, калгасы не маюць зарад бліжэйшага пунята для зячы малака. Пад шумок рэарганізацыі расправазочца дробнабуржуазныя элементы са сваімі месціцкімі антыдзяржаўнымі тэндэнцыямі. Замяст даламога новым раёнам яны ўстаўляюць ім палкі ў калёскі.

ПАУЛОУСКІ.

З апошняй пошты

АБ ВАРВАРСКИХ АДНОСИНАХ ДА ВАЖНЕЙШИХ ДОКУМЕНТАУ

У сваіх указаннях «Аб задачах рабселькоры» таварыш Сталін гаварыць:

«Праследванні рабочых і сельскіх карэспандэнтаў ёсць варварства, перажытак буржуазных праваў. Абарону ад праследвання свайго карэспандэнта павінна ўзяць на сябе газета, якая адна-толькі здольна падняць жорсткую выкрывающую апітацыю супроць мракабесся» («Рабочий корреспондент» № 6, 1924 г.)

14 сакавіка 1935 г. у Гомелі быў праведзен дзень рабселькора. У нумары, прысвечаным гэтаму дню, рэдакцыя «Палескай праўды» рашыла змясціць указаную вышэй прамову таварыша Сталіна.

Няма слоў. Указанні таварыша Сталіна з'яўляюцца асноўным налітычным дакументам, якім павінны кіравацца ўсе работнікі друку і рабселькоры ў сваёй рабоце. Добрую справу задумала «Па-

леская праўда». Але як гэта гэта робіць? Апошні абзац яна рэдагуе па-свойму:

«Праследванні рабочых і сельскіх карэспандэнтаў ёсць варварства, перажытак буржуазных праваў. Абарону ад праследвання свайго карэспандэнта ёсць варварства сябе газета, якая адна-толькі здольна падняць жорсткую аблічыцельную апітацыю супроць мракабесся».

(курсіў усюды наш.—Рэд.)

Чытач здзіўлены і абураны. Ён чакае, што «Палеская праўда» выравіць гэту грубайшую памылку, аднак, не! Праходзіць чатыры дні і газета ні слова не абмовілася, на працягу грубайшую палітычную памылку.

Устае пытанне: што гэта, безграмацкасць проста, забыцтва, ці прытуленне палітычнай чуждасці і страта ўсякай адказнасці за даручаную работу?

НОВЫЯ ВЫРАБЫ ДА ВЯСНОВА-ЛЕТНЯГА СЕЗОНА

ВІПЕБСК, 17 сакавіка. Панчошнатырыкатная фабрыка «КІМ» да вясенне-летняга сезона наладзіла вытворчасць новых відаў вырабаў. У сакавіку будзе выпушчана 185 тыс. маек розных памераў і колераў. Гарлявіна і проймы маек абшываюцца сацінам — гэта надае ім моцнасць і прыгожы выгляд. У другім квартале такіх маек будзе выпушчана 520 тыс. штук. сакавіку будзе выпушчана 27 тыс. штук баваўняна-папярковых футболак блакітнага і электрык колераў з чорнай аддзелкай.

Уведзен у вытворчасць новы від кунальных касцомаў. У сакавіку такіх касцомаў будзе выпушчана 50 тыс., у другім квартале — 75 тыс. Значна пашыраецца вытворчасць шаўковай жакетнай бальны.

Фабрыка «КІМ» вырабляе для працоўных Азербайджана 5 тыс. штук шаўковых футболак чырвонага, сіняга, блакітнага і іншых колераў. У другім квартале фабрыка дасць для ўсяго Саюза 10 тыс. штук такіх футболак. Будзе выпушчана на працягу сакавіка і другога квартала 9 тыс. штук мужчынскіх рубашак з двума каўнеркамі і галыштукамі.

Фабрыка зараз асвойвае (упершыню ў Саюзе) машыны маскоўскага завода № 10, што дасць магчымасць выпускаць тонкія панчохі са швом. Такіх панчохаў намечана выпусціць 10 тыс. пар (гэта аб'ём ужо выпушчанага баваўняна-папярковых панчохаў са швом). Значна пашыраецца вытворчасць вырабаў дзіцячых асартыментаў.

Не ўтаіць праўды аб вялікім руху мас

Польскі друк, пачынаючы «соцыялістычным» «Работнікам» і канчаючы манархічным «Словам», з дня ў дзень вылівае прэры хлусні аб Совецкім Саюзе. Накліпенні ўсіх масцей і рангаў навішераў і старакоша ўслужыць капіталістам і памешчыкам і не ганьбуюць ніякімі сродкамі. Пускаюцца ў ход усе метады і на інфармацыі з рыжскіх і іншых падазронных крыніц склейваюцца явудалы артыкулы, з якіх басконца льонца агідная фашысцкая хлусня. Усё гэта робіцца для таго, каб утаіць праўду аб квітнеючай краіне соцыялізму. Усё гэта пішацца з мэтай адцягнуць увагу сваіх чытачоў ад поўных драматызму жахаў, якія перажывае Польшча на пятым годзе крызіса.

Не ўдалося пануючым класам Польшчы ўтаіць такой вялікай падзеі, як з'езд калгаснікаў-ударнікаў нашай краіны. Не дала магчымасць цензура, не дала магчымасць душэўнае ўсямага рэвалюцыйнага праўдывага слова. І тады на сцэну выходзіць цяжкае артылерыя — «Газета Варшавска». Не палітычны рэдактар сенатар Козіцкі прысвятчае вялікі артыкул 2-му ўсе-саюзнаму з'езду калгаснікаў-ударнікаў. Усялякі метады Козіцкі прыбаў ўтаіць значэнне і перавагу калгасаў на вёсцы. Ён прабуе запэўніць, што фактычна нічога новага і выдатнага не адбылося. Ён спынаецца звесці на нішто перамогу сацыялістычных форм земле-робства. Козіцкі піша:

«...Колі ўзяць пад увагу, што рускі селянін толькі надоймі часам пры праце, апрацоўчы на прыватную ўласнасць, малі ўзяць

пад увагу, што ён прымае працаваць у «арцелях», то стане ясна, што для самой арцелі новы сельсагаспадарчы лад не з'яўляецца чымсьці вельмі далёкім ад традыцыі і сямліскіх звычаяў».

Так гаворачы, аб важнейшым пункце прыкладнага статута сельсагаспадарчай арцелі — аб зямлі, Козіцкі ўтойвае галоўнае; ён утойвае тое, што зямля, згодна савецкіх законаў, з'яўляюцца агульнанароднай, дзяржаўнай уласнасцю, замацоўваецца за арцелямі на бестэрміновае, на вечнае карыстанне. Гэтай праўды не мог Козіцкі адкрыта сказаць. Аб ёй мараць мільёны малазямельных і беззямельных галоўных сялян і барракоў Польшчы. І таму Козіцкі спынаецца запэўніць, што ў Совецкім Саюзе, бач, нічога новага не адбылося, ніякіх змен няма, што моў тут здаўна прывыклі працаваць у «арцелях».

Утаіў сенатар і тое, што сучасная сытая, зможная, большавіцкая калгасная арцель ніколі не падобна да галоднай «арцелі» царскіх часоў.

У такім плане напісан увесь артыкул. Дымавой заслонай разважанняў аб уступках традыцыям прыраўняецца ўся веліч калгаснага будаўніцтва.

Нарэшце, і сам сенатар не вытрымлівае і праз яго дымавую заслонку праўдаюцца такія словы: «Савецкая ўлада паварочваецца акрэслена тварам да селяніна». Позняя і не зусім правільная характарыстыка. Вядома, лозунг «тварам да вёскі» даў у нашай краіне шэрыя вынікі. 80 проц.

трапоўнага сялянства краіны аб'ядналася ў калгасы звыш чатыры дзясяткі савецкай улады вышлі на шлях пчалівага, зможнага і культурнага жыцця. Трапавымі сродкамі, трактарамі, машынамі, штучным утварэннем дала магчымасць ўлада працоўнаму селяніну, каб стаць на гэты шлях.

Да рэчы, у польскім друку нядаўна наведвалася аб тым, як праводзіцца лозунг «тварам да вёскі» ў Польшчы. Варта проціпаставіць квітнеючую калгасную сытую вёску СССР выміраючай, галоднай вёсцы Польшчы.

Апошняя сеймавая сесія многа аддала ўвагі становішчу сельскай гаспадаркі Польшчы. Міністр землеўробства Панятоўскі ў сваёй прамове заявіў: «Мы павінны прыбегці к вываду, што збыццё польскай вёскі вырысоўваецца выключна ярка».

Тая-ж самая «Газета Варшавска» летась пра польскую вёску пісала: «Малазямельныя гаспадаркі, якія ў нармальныя часы не маглі пракарміць гаспадару, знаходзяцца зараз у самым цяжкім становішчы... У такіх гаспадаркі жабрацтва заглядае праз доверы і вокны... Эканомія дэведзена да крайнасці. Эканомія на ядзе. Галоўныя харчы — бульба без усякай прыправы, а часта і без солі. Хлеб — рэдка гасць, яма за што купіць газы, запалкі замяняюцца крэмам».

Дэпутат Ленгер, выступваючы на дакладу Панятоўскага ў сойме, заявіў, што ў Польшчы «робіцца ўсё для таго, каб звесці селяніна

на становішча амаль прыгоннага, з якім аыходзіцца як з рабочай жывёлай».

З дня ў дзень польскі друк наведвае факты, якія гавораць аб надзвычайнай эканамічнай сялянскай гаспадаркі фінансавана-падатковым апаратам дзяржавы.

Газета «Зялёны штандар» піша, што судовыя выканаўцы і зборшчыкі падаткаў на справе ажыццяўляюць «паварот тварам да вёскі». Гэты «паварот» аыходзіцца вёсцы вельмі дорага. У якасці прыкладу газета прыводзіць выпадак спявання шасці грошай з селяніна вёскі Лукавец Рагадзінскага павета, калі аперация спявання абышлася ў 4 злотых і 4 грошчы.

Судовыя выканаўцы пры спяванні нядоймак на падатках не спыняюцца ні перад чым. Так, у вёсцы Тшчэжы, Свянцянскага павета, к аднаму селяніну з'явіўся судовы выканаўца, прабуючы ўнесці зараз-жа запазычанасць па вайсковому падатку ў памеры 20 злотых. З прычыны таго, што ў селяніна грошай не было, то заўзяты чыноўнік зняў з селяніна кашулю і шапку. У прагаколе быў унесены запіс: кашуля коштам у 2 злотых 50 грошай і шапка 50 грошай. «Зялёны штандар» заўважвае пра гэта: «Пры спяванні падатку ў наступны раз судовы выканаўца будзе вымушан, відавочна, зняць з платніка яшчэ скуру».

Гэта ў Польшчы называецца «тварам да вёскі». Няма дала магчымасць праскаквае ў польскі друк аб тым, што сяляне аказва-

П. ЯНОУСКІ.

У ЦВК і СНК БССР

ПРАВЯДЗЕННЕ ГАНДЛЕВАГА ПЕРАПІСУ

Совет Народных Камісараў дарадчыму кіраўніцтву народна-гаспадарчага ўліку БССР правесці з 15 красавіка да 1 мая 1935 г. перапіс гандлёвых прадпрыемстваў, аптовага і стацыянарнага раздробнага гандлю ўсіх дзяржаўных, кааперацыйных, у тым ліку калгасных і грамадскіх арганізацый, а таксама прыватных асоб. Кіраўнікам усіх гандлёвых арганізацый прызначана правесці неабходную падрыхтоўчую работу па перапісу, у прыватнасці, забяспечыць складанне справаздач за першы квартал гэтага года па гандлёвых прадпрыемствах і пазавых (парвальных) гандлёвых арганізацый не пазней 15 красавіка, а па райсаюзах і іншых раённых і мясцёвых гандлёвых арганізацый — не пазней 25 красавіка.

АДНАЗОВЫ УЛІК КОЛЬКАСЦІ РАБОТНІКАУ І ФОНДАУ ЗАРПЛАТЫ У ПРАДПРЫЕМСТВАХ І УСТАНОВАХ АГРАМДЖАНАЙ ГАСПАДАРКІ

Соўзнаком БССР абавязаў усе народныя камісарыяты, цэнтральныя дзяржаўныя, кааперацыйныя і грамадскія ўстановы і арганізацыі, рэспубліканскія трысты і арганізацыі саюзнага падпарадкавання, усе раённыя арганізацыі прадставіць кіраўніцтву народна-гаспадарчага ўліку БССР і райінспекторы Наргасуліку спісы ўсіх падпарадкаваных ім прадпрыемстваў і ўстаноў, а таксама весткі аб колькасці работнікаў і фондах зарплат за сакавік 1935 года.

АБ НОВАЙ СЕТЦЫ РАЁНАУ БССР

Цэнтральны Выканаўчы Камітат і Совет Народных Камісараў паставялі Какоўчыцкі сельсовет, Аршанскага раёна, уключыць у склад Багушэўскага раёна. Бабінаўскі сельсовет, Лёвенскага раёна, пакінуць у складзе гэтага раёна. Карзуніўскі сельсовет, Пухавіцкага раёна, уключыць у склад Рудзенскага раёна. Пудзіцка-Слабодскі і Гарэліцкі сельсоветы, Пухавіцкага раёна, пакінуць у складзе гэтага раёна Рагінскі сельсовет, Прапойскага раёна, пакінуць у складзе гэтага раёна.

ВЫМОВА ЗА «ОЧКОВИРАТЕЛЬСТВО»

Совет Народных Камісараў пас-

ПАХОД імя тав. ГІКАЛО ЗА ЛЁН

Лён — крыніца заможнасці

НА ЛІСТАПАДАУСКІМ ПЛЕНУМЕ ЦК ВКП(б) У ДАКЛАДЗЕ АБ АДМЕНЕ КАРТАЧНАЙ СІСТЭМЫ ПА ХЛЕБУ, СПЫНЯЮЧЫСЯ НА АДМЕНЕ АТАВАР-ВАННЯ ЗАГАТОВАК ХЛЕБАМ, ТАВ. МОЛАТАУ СКАЗАЎ:

«АДМЯНЯЮЧЫ ГЭТА АТАВАРВАННЕ, МЫ СТА-ВІМ СВАЁЙ ЗАДАЧАЙ НЕ ТОЛЬКІ НЕ АСЛАБІЦЬ ІНТАРЭС СЯЛЯН І КАЛГАСАУ К ВЫТВОРЧАСЦІ ТЭХНІЧНЫХ КУЛЬТУР, А, НААДВАРОТ, УЗМАЦІ-НИЦЬ ГЭТЫ ІНТАРЭС І ЯШЧЭ БОЛЬШ СІДЗЕЦІНІ».

Калгас імя Ціміразева, Немай-цянскага сельсовета (Сенненшчы-на) у мінулым годзе сеяў 24 гектары ільну. Па кантрактаўнаму дагавору трэба было здаць дзяржаве 73,46 цэнт. трысты сярэднім нумарам 1,57, а таксама 13,72 цэнт. валакна сярэднім нумарам 9.

Яшчэ ў 1933 годзе ціміразеў-цы пераканаліся, што лён дае вя-лікі прыбытак калгасу і калгас-нікі атрымліваюць шмат збожжа за зданую ільнопладуцкую. Таму ў гэтым калгасе лён сеяўся рана. Для ільну падбіралася лепшая зямля з найлепшымі папарэдніка-мі. Глыбока і мякка распрацоўва-лася глеба перад сяўбой. Акурат-па закрывалася насенне. З часу з'яўлення ўходаў ільняныя пасе-вы былі пад пільным доглядом усіх калгаснікаў і калгасніц.

Тры разы паломі лён. Пры пе-рабленні абавязкова сартавалі яго па росту на 2-3, а часамі і больш гатункаў.

Ніводнага дня, нават ні адной гадзіны не пералаяў лён на спе-лішчы. Свочасова была паднята трыста. Лепшая адвезена на іль-нозавод, горшая пераапрацавана рукамі.

Але аб якой «горшай» трысце можа ісці гутарка, калі калгас выканаў план ільвоздачы валак-ном № 15,3, а на завод здаў тры-сту сярэднім нумарам 2,75! План ільвоздачы быў значна перавыка-нан: дзяржава атрымала 117,58 цэнтнераў высокакаснай трысты і 14,21 цэнтн. валакна.


За гэта калгас атрымаў ня-мала грошай і вялікую колькасць хлеба — звыш пяці тон. На 1 ільняны прападзень было выда-на 2 кг. 120 грам. хлеба. Так было ў мінулым годзе, калі зда-ная дзяржаве ільнопладуцкая ата-варвалася хлебом.

Як жа будзе ў бягучым годзе? У сувязі з атмайнай картачнай сі-

стэмай развіццю тэхнічных культур у на-шай краіне. Такім чынам, ад адмены ата-варвання хлеба, хлапкаводы, ільнаводы, табакаводы і дзюжыя селяне не толькі не праігрываюць, а, наадварот, выйграваюць. Бліскачай ілюстрацыяй да гэтых слоў тав. МОЛАТАВА з'яўляецца прыклад з іль-наводчага калгаса імя Ціміразева (Сеннен-шчына), матэрыял аб якім ніжэй змя-шчаецца.



Старшыня калгаса імя Ціміразева тав. ЗАХАРЭВІЧ.



На прыкладзе гэтага ж калгаса прасочым за тым, што атрыма-юць калгаснікі за ільнопладу-цкую, прададзены дзяржаве ў 1935 г. Ільну будзе сеяцца сёле-та 25 гектараў. Калгас паставіў задачу: дабіцца ўраджаю 4 цэнт-неры валакна з гектара сярэднім нумарам 16.

Перавядзем гэта на літчы. Літчы красамоўна скажучь, што значыць для ільнаводаў адмена картачнай сістэмы.

З 25 гектараў калгас атрымае 100 цэнтнераў ільновалакна. Па новых цэнах 1 кг. валакна № 16 каштуе 2 р. 55 к., а цэнт-нер — 255 руб. Множым: 255 руб. на 100 і атрымаем два-ццаць пяць тысяч пяцьсот рублёў! Вось што атрымае калгас «Цімі-разева» за лён у 1935 годзе. Па-водле новага статута сельгасарце-лі, у непадзельны фонд будзе ад-лічана не больш 20 проц. г зн.

прападзень прышлося 2 кг. 120 грам хлеба. За год на ільне было выпрацавана 2.665 прападзён. Больш-ж рублёў выйдзе на адзі-н ільняны прападзень у 1935 г.? Падлічыць не цяжка — 7 руб. 50 кап. Так плошчы лён за кожны прападзень, затрачаны на яго сяўбу, прапону, уборку і апра-цоўку.

Лён — важнейшая крыніца калгаснай заможнасці. Ці варта гэта даводзіць пасля прыведзеных фактаў і лічбаў? Бадай што не трэба. Падамо толькі адзін харак-тэрны факт.

У калгасе імя Ціміразева ёсць 90-гадовы стары Аўфяролак Осіп. Ён добра памятае яшчэ пан-шчыну, ведае ўсе дзядоўскія пры-меты, прыказкі. Напрыклад, да калгаса ён прэўда трымаўся пра-віла, што сеяць трэба пасля «Мі-колы». Пра лён была ў дэда свая прыказка: «Лён любіць чу-жую зямлю і вялікую сямлю».

А цяпер усё змянілася. Дзед стаў калгаснікам. Разам з мала-дзейшымі калгаснікамі ён пера-канаўся, што не трэба чакаць «Міколы», лён трэба сеяць рана. Зямлі цяпер няма чужой, уся зямля — наша, калгасная. Яна любіць толькі добры догляд, апра-цоўку, угнаенне. І дзед Осіп Аўфяролак цяпер глядзіць на ўсё іначай. Ён гаворыць:

— Лён — наша багацце, яго трэба сеяць рана. Большымі ўсе законы старыя зламалі, прыроду як-бы перабралі. Трэба слухацца іх, на іх баку праўда.

І старыя калгаснікі, прагнў-

ДАМО ВЫСОКІЯ РЭКОРДЫ НА СПЛАВЕ

Таварыша СЦЯПАНА ГРЫГОРАВІЧА ТУФАРА ведаюць лесарубы і сплаўшчыкі не толькі нашай рэспублікі, але і ўсяго Савецкага Саю-за. Ён са сваёй брыгадай паказаў узоры работы на лесазагатоўках на сплаве.

Пісьмо тав. ТУФАРА, апублікаванае ў «Звяздзе» ар 26 студзеня 1935 г. аб арганізацыі спаборніцтва лесарубаў, стала наблізучым фактарам для соцень тысяч лесарубаў і возчыкаў, якія ўключыліся ў спаборніцтва і па яго прыкладу і метадзе дзятэрмінова перавыканалі планы лесазагатоўак і вывазак першага квартала.

Пісьмо лепшага лесаруба і сплаўшчыка БССР Сцяпана Грыгоровіча Туфара

Цяжка перадаць радысьць, з якою я сустраў вестку аб ўзнагародзе ордэнам Леніна БССР, арганізата-раў і кіраўнікоў сацыялістычных перамог нашай рэспублікі — т. т. Гікало і Галадзеда. Мне ўспамі-наецца сустрача знатых людзей лесу і сплаву з Нікалаем Фёдараві-чам Гікало, дзе ён заклікаў нас да прыкладнай работы, узяцця свай-го культурнага ўзроўню і выха-ванню з свайго асяроддзя высока-кваліфікаваных камандзіраў лясной прамысловасці.

— Мы змагаемся і павінны за-ваяваць ордэн Леніна, — гаварыў тады тав. Гікало.

Гэту гутарку я запамню назаў-сёды. Цяпер БССР стала ордэна-носнай. Мая брыгада лесарубаў на сваім участку таксама змагалася за заваяванне нашай рэспублікай гэтай высокай ўзнагароды. У па-чатку першага квартала ў сваім пісьме ў «Звязду» я абяцаў дзятэр-мінова выканаць праграму, вылу-чыць ізотаўцаў-лесарубаў і заклі-каў маіх старых таварышоў — леп-шых лесарубаў і возчыкаў пасле-даваць майму прыкладу. Спаборні-цтва разгарнулася.

Як я выканаў сваё абавязале-ства? 8 чалавек маёй брыгады, не пакладаючы рук, з дня ў дзень пе-равыканалі план. Мы стрымалі слова, данае тав. Гікало, рапарту-ем аб дзятэрміновым выкананні праграмы першага квартала. По-спех справы вырашыла арганіза-ванасць, згуртаванасць і свядомая дысцыпліна кожнага з нас, як гэ-тага патрабаваў тав. Гікало.

Кожны чалавек маёй брыгады заўсёды ведаў, дзе, што і калі яму трэба рабіць. Такая пастапоў-ка работы давала магчымасць узнімаць кваліфікацыю людзей. Добрымі вальшчыкамі сталі Лаш-віч Касцюк, Шчунін Павел і Ту-фір Ілляк. Распражэўшчыкамі ста-лі Булаўна Александр і Пашута Пётр. Яны самі вызначаюць сорт і асартымент лесу. Людзі, якія

Я ведаю, што многія раёны на-шай рэспублікі па-большавядку спа-борнічаюць за дзятэрміновае выка-нанне плана лесазагатоўкі і вы-вазкі. Напрыклад, Полацкі, Горац-кі, Бялыніцкі, Касцюковіцкі, Пэ-зенскі і інш. раёны, якія вышлі перадавымі па лесавывазцы. Ад-нак, у цэлым па рэспубліцы, як мне вядома, на 15 сакавіка выве-зена дзелавай драўніны на 90,2 проц. і дроў — 87,9 проц. Дрэўна працуюць таварышы з Жыткавіц-кага, Дзяржынскага, Крупскага, Прапойскага, Нараўлінскага і ін-шых адстаючых леспрамгасаў. Зна-чыць, вы, таварышы яшчэ дрэ-на выконваеце абавязалецтва, якое далі тав. Гікало, каб кожны леспрамгас быў перадавым.

Наша рэспубліка — ордэнаносна. Гэта абавязвае лясную прамысло-васць БССР заняць першае месца па Саюзу.

Мая брыгада ў складзе 45 чала-век поўнаасцю гатова да навіганцы. Гэтых людзей я сам завербаваў. Гэта даказвае, што ў нас ёсць усе магчымасці свечасова падрыхта-ваць патрэбную колькасць рабо-чай сілы. Мая брыгада чакае толь-кі ўскрыцця ракі. Наша заданне — 80 тыс. кубаметраў малавога сплаву. У мяне ўжо ёсць план, які я думаю па прыкладу мінулага года, раей тэрмін даставіць драў-ніну да канчатковых пунктаў.

У гонар таго, што наша рэс-публіка стала ордэнаноснай, у го-нар нашых кіраўнікоў тт. Гікало і Галадзеда, я абавязваюся ў гэтым годзе даць больш высокія рэкорды работы. Я вылічыў, што мая бры-гада мае ўсе магчымасці к 25 ве-расня поўнаасцю выканаць пра-граму.

Таварышы сплаўшчыкі Небаеў Антон, Клімашэўскі Іван, Пугач Харытон, Міцкевіч, Корзуняў і ін-шыя ўдарныя-сплаўшчыкі БССР, мы з вамі старыя таварышы па рабоце. Павайце ў гэтым годзе

ГЕЛАХАУ ДАЕ АПЛЯВУХІ

(ПІСЬМО КАЛГАСНІКА)

28 снежня 1934 года, з дазволу дырэктара Гаралзеецкай школы (Шклоўскі раён) Балобіна ў шко-ле быў арганізаваны кіно-сеанс. У часе антракту група вясёлай моладзі зайшла ў адзін з класаў, прычым хтосьці стаў выключыць электрычнасць. У гэты час пачы-шоў старшыня калгаса «Прамень комунізма» Гелахаў і пачаў да-ваць вучням аплявухі і вышмы-ваць іх вон. Тут жа быў дырэктар школы Балобін, які раіў Гелахаўу: «давай больш».

Пасля гэтага збівання адзін ву-чань быў адпраўлен у больніцу, а многія на другі дзень на занятках фізкультуры не маглі падумаць рук.

КАЛГАСНІК.

АД РЭДАКЦЫІ.

Гэта пісьмо, атрыманое рэдакцыяй ў студзені, было адразу ж наіра-вана Шклоўскаму РВК для рэс-ледавання і прыняцця мер. І толькі зараз, праз два месяцы, нам удалося атрымаць адказ са Шклова.

Загадчык шклоўскага раёна тав. НОВІКАЎ паведамляе, што факт збівання вучняў гарадзёнай школы лавялоджаецца і што пры гэтым сапраўды прысутнічаў дырэктар школы Балобін. Але... Балобін за гэты час зняў з пасады дырэктара і пераведзён выключчыкам у дру-гую школу за іншы ўчынік. А та-му тав. Новікаў лічыць магчымым сабмежаваць гэтым спяганнем. Што датычыць Гелахава, то «мяню, — піша т. Новікаў, — ставіцца пытан-не на прэзідыуму РВК аб прыцяг-ненні яго да суровай адказнасці за фізічныя меры ўздзеяння на вуч-няў».

«Звяздзе» па тэлефону запыталі па гэтай справе шклоўскага раённага пракурора тав. Свєрдлова. Аназава-ца, у пракуратуру спрэва Гелахава не папала. Як відаць, Новікаў усё яшчэ «ставіцца пытанне».

Шклоўская спрэва — яшчэ адзін паказальнік таго, што апарат на-роднай асветы дагэтуль не неву-чыўся чула і аператыўна адкліка-цца на кожную справу, якая адбы-ваецца ў школе і хваляе масу вуч-няў і настаўнікаў. Рэдакцыя «Звяз-ды» вымушана была павялічыць шклоўскага раёна перадаць спрэва аб Гелахаве і Белашчыне раёнпраку-ратуры, якая прыступіла ўжо да след-ства. Заедно мы будзем чакаць ад Наркомаветы паведамлення аб ме-рах уздзеяння, прынятых да загад-чыка раёна Новікава.

КОМСАМОЛЬСКІ АРГАНІЗА-ТАР ПРАВАЛЬВАЕ РАБОТУ

(ПІСЬМО СЕЛЬБОРА)

таваніў аб'язчыць вымову з апублікаваннем у друку начальніку Учдора 720 тав. Штабному за хлусьліваю, «сочувстватальскую» інфармацыю, у якой ён прабаваў апраўдаць сваю бяздзейнасць па в'язцы граві.

У Камісіі Совецкага Кантролю
РЭАРГАНІЗАТАРСКІ ЗУЛ У Н. РКМАЦЕ АХОВЫ ЗДАРОУЯ

У лістападзе 1933 года Наркамат аховы здароўя арганізаваў пры клінічным гарадскім курсе памочнікаў зубных дактароў. У кастрычніку 1934 г. гэтыя курсы рэарганізуюцца былым кіраўніком групы кадраў наркамата тав. Хазанавым у курсы зубных тэхнікаў-пратэзістаў. У снежні выдаецца загад: «Лічыць існуючыя курсы пры клінічным гарадскім, як тэхнікум-большую». У лютым 1935 года новы кіраўнік групы кадраў тав. Леонаў праводзіць чарговую рэарганізацыю: былых пратэзістаў пачынаюць вучыць на медыцынскіх спецадэра, падрыхтоўка пратэзістаў пераводзіцца ў Менскі зубны тэхнікум. Так за сваё кароткае жыццё гэтыя курсы чатыры разы змянялі сваю назву і прызначэнне.

Высветліўшы гэту справу, ушаўнаважаны камісіяй совецкага кантролю па БССР тав. Н. Івановіч паказаў на від т. Сурдэ за слабы кантроль за работай групы кадраў і дапушчэнне неаднаразовай лямкі профілю курсу. Тав. Леонаву ўказана, што ім не былі прыняты меры для забеспячэння нармальнага ўмоў вучобы. Інспектару Фердэру, які непасрэдна займаўся гэтымі курсамі, абвешчана вымова. Дырэктару тэхнікума тав. Стэльмашонку за незадавальняючае кіраўніцтва вучэбнай работай, дрэнную дысцыплінаванасць выкладчыцкага складу пастаўлена на від. Загадчыку навучальнай часткі тэхнікума тав. Грэйману за незадавальняючую пастапоўку вучэбнай работы, а таксама за тое, што ён будучы раней дырэктарам тэхнікума, дапусціў неаднаразовую лямку профілю, абвешчана вымова. Пытанне аб тав. Хазанаве будзе разгляджася абсадна.

Унаважаны камісіяй совецкага кантролю аб'язчаў тт. Сурдэ і Леонава арганізаваныя аформіць стаповішча студэнтаў зубатэхнічнага аддзялення «тэхнікума», сторавага на базе клінічнага гарадка і забеспячыць іх нармальную работу.

У сувязі з адменай картэжнай сістэмы адменена і атаварванне этанай дзяржаве ільнопрадукцый хлэбам. Замест гэтага дзяржавай устаноўлены павышаныя цэны на ільновалакно і трасту.

Дэкаднік праверкі цягавай сілы
У КРЫЧАУСКІМ РАЕНЕ ПРАВЕРКУ ЦЯГАВАЙ СІЛЫ ПАДМЯНЯЮЦЬ ГАСТРАЛЕРСКІМІ НАЕЗДАМІ У КАЛГАСЫ РАУНЯЦА ПА КОНЮХУ ХАРЭВІЧУ

Было яшчэ зусім цёмна. Коля ўсхаліўся з пасцелі, дастаў з падпалкі каробку, чырвану запалку і паднёс к цыферблату насценнага гадзінніка. Растапыраныя стрэлкі «ходзякаў» паказвалі без пятнаццаці шэсць.

— Пара збірацца, — падумаў пра сябе Коля і пачаў аправацца. Кожны раз, як толькі стрэлкі гадзінніка пачынаюць набліжацца да шасці, штосці раптам праганяе сон і штурхае: «ўставай». У гэты ранні час яго клікае да сябе любімая справа, якой ён аддае ўсё, што мае лепшага.

А Коля сапраўды ёсць што любіць. На відным месцы калгаснай сядзібы стаіць аб'ект яго клопатаў і ўвагі — новая з вялікімі вокнамі канюшня. А ў канюшні ў прасторных станках 28 прыгожых, дужых коней.

Яшчэ, будучы дзіцём, Коля бязмежна палюбіў коней. Ён зайзросліва паглядваў на шчаслівых адналеткаў, якіх бацькі вазілі верхам на кані, і да слёз радаваўся, калі які сярдабольшы дзяцёлак, каб парадаваць сінату, даваў Колю адагнаць на пашу свайго каня. Яшчэ ў той час конь здаваўся Колю верхам характэра і недасягаемай марай.

Толькі ў калгасе мара стала сапраўднасцю. Ад адной думкі, што былому беспрытульніку лішняму чалавеку таварылі цэлую канюшню — ў Колю мацней пачынае біцца сэрца.

Кані за любоў плоціць узаемнасцю. Пачуўшы частыя крокі свайго друга, «Белагрыўчык» голасна заржаў. Яго падтрымаў «Гнеды», а калі скрышнулі дзверы канюшні, усе 28 коней павярнулі голавы ў бок Коля.

— А ты ўжо тут! — сказаў, уваходзячы ў канюшню, малодшы конюх Барнюшка Аляксей.

— І вам я раў-бы прыходзіць раней, — дэдавага абзаваўся Коля, — выпускайце коней к вадацою.

Барнюшка пашоў выконваць за-

дзі ў непадзельны фонд будзе адлічана не больш 20 проц. г зні не больш 5—6 тысяч рублёў. Астатнія 20 тысяч рублёў ідуць на размернаванне па працаднях.

У мінулым годзе на ільняны

І старыя калгаснікі, пражывушыя век у жабрацтве, вечнай нястачы, у калгасе зразумелі, што лён — крыніца заможнасці.

гад. Ён не з тых, што сваю старасць ставіць сабе ў заслугу. Канюшка даўно прызнаў перавагу маладога Коля і лічыць яго за добрага распалара. Ды, праўду сказаць, стары трохі і пабайваецца Коля. Ад яго за нядбайства спуску не прасі. Так адчытае, прабяра — не ўварадуешся, ды яшчэ і старшыні даложыць, чаго добрага аштрафаваць могуць.

Але хіба можна наракаць на Колю. Хіба не ён сваімі рукамі вышпестываў «Гнедага», якога два месяцы назад купілі за 300 руб., а зараз 2 тыс. руб. даюць. Або вазьміце «Белагрыўчыка», якога Коля зрабіў як ляльку. А некалькі месяцаў назад гэты-ж «Белагрыўчык» быў шкура ды косці. Калі на канюшні дрэнны конь, у Коля прападае сон, у рот не лезе ежа. Крутляя суткі ён не выходзіць з канюшні, нікому не давярае папраўку коней, сам чысціць, поіць, корміць. А калі бакі каня пачынаюць круталець, шэрсць блішчэць — Коля цвіце і не можа скрыць свайго радасці.

Вось за такую справу і палюбілі калгаснікі былога беспрытульнага і лішняга чалавека, а зараз старшага конюха калгаса «Маяк соўпьялёма» — Колю Харэвіча.

Напаліўшы коней, Коля ўласнаручна ўзяўся радаваць авёс. Вось ён набраў поўную чатырохкілограмную мерку залацістага зерня і ўсыпаў у кармушку. Конь здаволенна зафыркаў над карытам.

Пасля аўса чыстка коней і раздача сена. У 8 гадзін калгаснікі на конях выязджаюць на работу. Конюхі, паснедаўшы зноў ідуць на канюшню. Трэба вычысціць станкі, паслаць іх. Падвесці сена, вотрыць аўса, вотрубей — адным словам, падрыхтавацца да сустрэчы стовчэнных за дзень коней, зрабіць усё, каб стаячыя коньмі сілы былі адноўлены. Толькі ў 7 гадзін пачынаецца рабочы дзень конюхаў.

У гэты час на змену ім прыходзіць стораж Шпак.

П. ЧЫКУН.



Старшы конюх калгаса «Маяк соўпьялёма» Коля ХАРЭВІЧ.

ПРА ВАЛА ЗАБЫЛІ

МОЗЫР. (Кар. «Звязды»). 14 сакавіка ў раённай газеце «Калгаснік Мазыршчыны» змешчана пастанова бюро райкома і прэзідыума райвыканкома аб падрыхтоўцы каня да вясны. Сама па сабе пастанова канкрэтная, яна намачае практычныя мерапрыемствы. Але... толькі аб падрыхтоўцы каня. Пра вала-ж, які ва ўмовах Палесся мае не малае значэнне, мазырскае кіраўніцтва забыла. У пастапове не толькі нічога не сказана аб падрыхтоўцы вала да сяўбы, у ёй нават няма самога слова «вал».

І гэта пры наяўнасці ў адных толькі калгасах раёна больш 300 рабочых валоў, якія знаходзяцца ў незадавальняючым стане. Многа валоў ёсць і ў аднаасобічцаў. Відзіць, што райком і райвыканком аб гэтым не ведаюць, як не ведаюць яны і аб становішчы самога цагалюўя валоў у раёне.

ФРАЛОУ.

і асартымент лесу. Людзі, якія раней не былі адсэвальнічкімі, аўладалі гэтай справай. Шарыпо Аляксей, Каўнурка Валодзя і Ярмош Максім працуюць на эксартным пёсе.

А. МІКУЦКІ.

КРЫЧАЎ. (Кар. «Звязды»).

Праверку падрыхтаванасці цягавай сілы да вясны ў калгасах раёна ўзначаліў комсамол. У сельсоветах былі пасланы комсамольцы для арганізацыі ў калгасах узаемаправерачных брыгад.

У Бацьвінаўскім сельсавеце райком комсамола паслаў Шчадзеўскага. Шчадзеўскі прышоў у канюшню калгаса «Маяк», паглядзеў, у сяго-таго распытаў, як даглядаюцца коні чаму зверглі дзве кабылы і задохлася жарабё. Заглянуў Шчадзеўскі і ў адну з брыгад калгаса «На варце». І на гэтым «агляд» цягавай сілы па сельсавету закончыў.

А колькі ў калгасах коней слабай упітанасці, збітых, якіх зарэз-жа трэба паставіць на адгорм і адпачынак, як коні даглядаюцца, ці ёсць браніраваныя фонды кармоў — гэта Шчадзеўскага не цікавіла. Ён хутчэй прыехаў у райком і даказаў, што агляд скончыў.

Вось такія гастралёрскія палёты на калгасныя канюшні характэрны і па другіх калгасах раёна. І гэта называюць аглядам падрыхтаванасці цягавай сілы да вясны.

А становішча цягавай сілы па калгасах раёна папражаючае. Да каня ў радзе калгасаў адносяцца па-драпежніцку. Па далёка няпоўных вестках райза, у калгасе звергла 109 кабыл. У тым-жа калгасе «Маяк» (старшыня Лявоваў) труба парушаюць новы статут с.т. арцелі аб карыстанні коньмі ў сваіх асабістых мэтах.

Для лівідацыі абязлічкі коні замацаваны за калгаснікамі. Тут гэта зразумелі так: пасля работы кожны калгаснік па сваім прымацаваным кані едзе, куды яму ўздумаецца. У выніку — коні вельмі заезджаныя і збітыя.

М. ВІШНЕУСКІ.

рабоче. Давайце ў гэтым годзе прадаваць так, каб апраўдаць званне пераважных рабочых арганізаванай республікі.

3 прывітаннем
Сцяпан Грыгоравіч ТУФАР

ГАСТРАЛЁРЫ

У калгасе «Краіна Советаў», Палавіцкага сельсавета, 36 рабочых коней даглядаюць 4 конюхі. Здавалася б, што такую колькасць коней можна даглядаць вельмі добра. Але атрымліваецца яграз наадварот. Коні за конюхамі не замацаваны, догляд абязлічаны. Коням даюць адрэў халоднай вадой і крыху пасыпаную мукой. Вынік такога догляду — 18 рабочых коней вышлі са строю, хворыя, збітыя, вельмі слабасільныя.

Як правіла, ва многіх калгасах раёна штодзённа працуюць адны і тыя-ж коні і, як правіла, гэтых коней кормяць нараўне з тымі, якія адпачываюць. Так у калгасе «Ленінскія дні», Палавіцкага сельсавета, з 60 рабочых коней 19-20 лепшых заняты штодзённа на цяжкіх работах, а кормяць іх так, як і астатніх. Таму яны аслаблі і патрабуюць адпачынку.

Драпежніцкія адносіны да каня — частае з'ява ў калгасах раёна. Брыгадзёр другой брыгады Шапроенка Іван з калгаса імя Карла Маркса, Напанскага сельсавета, па працягу апошніх 2-х месяцаў вывеў са строю 2-х коней. Калгаснік гэтай-жа арцелі Прохараў Міхась сістэматычна збівае замацавананага за ім каня. Старшыня калгаса Качанаў і праўленне не прынялі да іх ніякіх мер.

Усё гэта гаворыць, што падрыхтоўка цягавай сілы да вясны праходзіць міма кіруючых арганізацый раёна. Дэкаднік, як ён зраз праходзіць, ніякіх карысных вынікаў не дае. У раёне не жадаюць зразумець, што паспяховае правядзенне сяўбы ў першую чаргу будзе залежыць ад цягавай сілы.

М. ВІШНЕУСКІ.

(ПІСЬМО СЕЛЬБОРА)
Комсамольская прывітная арганізацыя калгаса імя Энгельса, Палужскага сельсавета (Чыгва-польскі раён), не адчуваецца ў жыцці і рабоце калгаса. Комсамольскі арганізатар Краўчэня не праводзіць ніякай масавай работы сярод моладзі.

Комсамол стаіць у баку ад падрыхтоўкі да вясновай сяўбы. Адзін з комсамольцаў унёс прапанову правесці ўвесь прапанову правесці ўвесь прапанову пасення, але ў жыцці яна не праведзена.

Завы моладзі аб прыёме ў комсамол месяцамі ляжаць не разгледжанымі. Насценгазета пры калгасе не выходзіць, бо комсамольская арганізацыя ей не цікавіцца.

Аб усім гэтым ведае сакратар райкома ЛБСМБ т. Кавалеўскі, але не прымае ніякіх мер, каб ажыцвіціць комсамольскую работу ў калгасе.

МАЗЫЛІН.

ДВА ГАДЫ БЕЗ КІНО

(ПІСЬМО КАЛГАСНІКА)

У Лельскім раёне ёсць некалькі кіно-перасолак, але вось ужо два гады як ні ў адным калгасе Калчынскага сельсавета не ставяцца кінокартэжы.

Калгаснікі арцелі «Стаўпцы», Калчынскага сельсавета, не раз пісалі аб гэтым у раённую газету «Калгасная праўда», аднак, загадчык РайАНА Фільмановіч не звярнуў увагі на скаргі калгаснікаў.

В. МАРЧАНКА.

Па слядах выступленняў

«Звязды»
„КАЛІ ЗГУБЛЕНА БОЛЬШЭВІЦКАЯ ПЛЫНАСЦЬ“

Пад такім загалоўкам у газеце «Звязда» ад 12 сакавіка г. г. быў змешчаны артыкул аб недахопах у рабоце партыйнай школы на заводзе імя Кірава і аб страце большэвіцкай плынасці прапагандыстам тав. Пруслінай.

За яўнае ігнараванне падрыхтоўкі да заняткаў і за сістэматычнае слабленне парткомам вынесены вымовы слухачам Лазарчыку і Кітаўчыку.

Намечана на бліжэйшых пасаджэннях парткома заслухаць індывідуальныя справаздачы тт. Скрышко, Лішніцкага і Шавеля аб іх вучобе і падрыхтоўцы да заняткаў.

Аб страце большэвіцкай плынасці прапагандыстам Пруслінай справа перадаана на разгляд парткома БелАН

Палітычная пагода ў Заходняй Еўропе

Рысункі Ян. КАШКЕЛЯ.



НЕСПРЫЯЮЧАЯ ДЛЯ МІРУ АТМАСФЕРА.

Амерыканскі друк аб бліжэйшых перспектывах Еўропы

НЬЮ-ІОРК, 19 сакавіка. (БЕЛТА). Вашынгтонскі карэспандэнт «Нью-Йорк Таймс» піша:

«Наватары добра пайфармавалі еўрапейскія дыпламаты, — указваюць у гэтых колах, — не чакаюць у хуткім часе вайны на герман-французскай граніцы, але не будуць адзідушны, калі Польшча і Германія нападуць на Савецкі Саюз. У выпадку такога нападу, да іх, на іх думку, далучыцца военная партыя Японіі.

«Амерыканцы задаваліся пытаннем, што мае на ўвазе Гітлер і што будзе рабіць Еўропа. Усе зголы ў адным пункце: што-б не прадпрыняла Еўропа, яна павінна будзе гэта правесці без дапамогі ад ЗША ў форме людскога састава і фінансавання.

Злучаныя Штаты адкавалі за амерыканскі выхыненат. Няхай Еўропа і Азія займаюцца сваімі кантэнтамі. Францыя і Англія імкунца ааручыцца дапамогаю СССР супроць Германіі.

«Францыя, — прадаўжае Брысбен, — робіць мудра, не аवरачаючы увагі на неапапачаны доўг рускіх. Расія мае ядзікі паветрачы флэт і

ПАД ГУЛ БАРАБАНАЎ

БЕРЛІН, 20 сакавіка. (БЕЛТА). У апошнія дні Германія ахоплена чадам ваенізацыі.

Над Берлінам, упершыню пасля сусветнай вайны, учора і сёння кружаць дзесяткі лёгкіх і цяжкіх ваенных самалётаў; па вуліцах маршыруюць атрады ваенізаванай моладзі працоўных лагераў.

З правінцыяльных гарадоў паступаюць весткі аб парадах. Учора адбылася грандыёзная проціпаветраная дэманстрацыя. На працягу 2-х гадзін — ад 10 гадзін да поўначы — увесь Берлін быў пагружан у абсалютную цемню. Грамадскія месцы, вакзалы, кафе, прыватныя кватэры былі зацёмнены такім чынам, каб ні адна прамень святла не падаў на вуліцу. Вулічны рух адбываўся ў цемні.

Ваенны міністр генерал Бломберг друкуе ў «Фелькшар беабахтэр» артыкул у сувязі з аднаўленнем ўсеагульнай вайсковай павіннасці. Ён падкрэслівае, што, захоўваючы старыя традыцыі і будуючыся на аснове нацыяналіста-

цыйліскага светаогляду, «армія пракладае шлях к германскаму будучаму».

Імперскі саюз афіцэраў заявіў, што ён прадастаўляе сябе «ў гэтым сур'ёзным становішчы» ў распараджэнне ўрада.

Тюрінгскі міністр асветы прапісаў перабудоваць выкладанне гісторыі ў школах такім чынам, каб у цэнтры вучобы стаяў закон аб ўсеагульнай вайсковай павіннасці. У сувязі з гэтым заслугоўваюць асаблівай увагі прамовы, якія гаварыліся ў розных мясцах па поваду задач Германіі ў бліжэйшым будучым.

У Крэйфельдзе кіраўнік абласной арганізацыі «ФДА» (саюз садзейнасці загранічным немцам) сказаў прамову на тэму: «Чого мы хочам?», у якой заявіў, што «35 млн. немцаў, якія жывуць за граніцамі Германіі, прагнуць злучэння з імперыяй, бо граніцы, праведзеныя Версальскім дагаворам, Германіі прызнаць не можа».

ФРАНЦЫЯ РЫХТУЕ НОТУ ПРАТЭСТУ

ПАРЫЖ, 19 сакавіка. (БЕЛТА). Учора прэм'ер Фландэн меў доўгую нараду з ваенным міністрам Марэнам. Міністры абмяркоўвалі пытанні абароны Францыі ў сувязі з адмаўленнем Германіі ад ваенных артыкулаў Версальскага дагавору.

Затым Фландэн раіўся з прэзідэнтам Лебрана на пытанню аб ваеннай і дыпламатычнай абста-

ноўцы, створанай рашэннем Германіі.

На заўтра назначана пасяджэнне савета міністраў, на якім, мабыць, будзе прынята нота пратэсту супроць рашэння Германіі.

Рад газет паведамляе, што заўтра-ж будзе прынята рашэнне аб паездцы Лавалы ў СССР, якая адбудзецца пасля наведання Масквы Іданам.

ПАГАДНЕННЕ АБ КУЧ — ШЧАСЛІВАЯ ПАДЗЕЯ

Заява генерала Мінам

ШАНХАЙ, 18 сакавіка. (БЕЛТА). Як паведамляюць з Харбіна, японскі часол у Манчжурый, ён-жа камандуючы Квантунскай арміяй (японская акупацыйная армія ў Манчжурый), генерал Мінамі ў інтэрв'ю з прадстаўніком прэсы заявіў:

«Пагадненне аб КУЧ з'яўляецца шчаслівай падзеяй не толькі для Манчжоу-Го, але і для СССР, бо яно ўстраняе прычыну канфлік-

таў. З пераходам КУЧ завяршаецца закладка фундаменту Манчжоу Го, як незалежнай дзяржавы. Паўднёва-Манчжурская чыгунка і яшчэ інстанцыі ўжо закончылі падрыхтоўку да прыёму дарогі. Спыхацца з арганізацыйнай аб'яднанай пагранічнай камісіяй няма неабходнасці. На граніцах Манчжоу-Го і СССР у сучасны момант няма ніякіх канфліктаў.

АДКРЫЦЦЕ ФРАНКА-СОВЕЦКІХ ГАНДЛЁВЫХ ПЕРАГАВОРАУ

З'ЕЗД СОВЕТАУ ДАМАНАВІЦКАГА РАЁНА

АЗАРЫЧЫ, 20 сакавіка. (Кар. «Звязды»). Сёння адкрыўся 1-шы раённы з'езд саветаў новаарганізаванага Даманавіцкага раёна. На з'ездзе прысутнічала 150 дэлегатаў. Большая палова з іх — нагаспаікі.

Аб няўцы на пасяджэнне СНК старшынь Бешанковіцкага і Чачэрскага РВК

Пастанова Савета Народных Камісараў БССР

Совет Народных Камісараў БССР пастанаўляе: указваць старшыні Бешанковіцкага РВК тав. Грышчанкову і старшыні Чачэрскага РВК тав. Падрэцкаму на іх недысплылігаванасць, якая выявілася ў тым, што яны не з'явіліся на прапанове СНК на пасяджэнне СНК з дакладам аб выкананні пастановы партыі і ўрада на пытанню развіцця жывёлагадоўлі. Папярэдаць т. Грышчанкова і Падрэцкага аб тым, што пры пачатковым фактаў парушэння дзяржаўнай дысплыліны, яны будучы адхілены ад працы.

Старшыня Савета Народных Камісараў БССР М. ГАЛАДЗЕД. Кіраўнік спраў Савета Народных Камісараў БССР І. ЛУК'ЯНЧЫК.

20 сакавіка 1935 г. г. Менск.

ДАТЭРМІНОВА ВЫКАНАЛІ КВАРТАЛЬНЫ ПРОМФІНПЛАН

ВІЦЕБСК, 19 сакавіка. (БЕЛТА). Віцебская махорачная фабрыка 18 сакавіка выканала кварталнае заданне на 100,1 проц. Выпусчана прадукцыі на 809.328 рублёў.

15 сакавіка датэрмінова закончыў заданне першага квартала віцебскі мясакамбінат. Выпусчана прадукцыі на 306 тыс. руб., што складае 101,7 проц. да плана.

РАДЫЕФИКАЦЫЯ РАГАЧОУІЦЫНЫ

РАГАЧОЎ, 19 сакавіка. Мясцовы радыёвузел прарэдаць выдкую рэботу па радыефікацыі горада і калгасаў. У горадзе на кватэрах працоўных устаноўлены 62 новыя радыёапараты, устаноўленыя яшчэ

Рабочыя ліцейшчыкі завода імя Кірава

Набросак мастака Волкева.



У ПРЭЗІДЫУМЕ БЕЛАРУСКАЙ АКАДЭМІІ НАВУК

ВЫДАННЕ РУСКА-БЕЛАРУСКАГА СЛОУНІКА

На апошнім пасяджэнні прэзідыума БелАН было заслухана паведамленне галоўнага рэдактара руска-беларускага слоўніка А. Алек. сандравіча аб выданні слоўніка. Слоўнік у асноўным падрыхтаван да друку і павінен выйсці да 1-га ліпеня ў ліку 10 тыс. экзэмпляраў.

АРГАНІЗАЦЫЯ МІКРАБІАЛАГІЧНАЙ ЛАБАРАТОРЫІ
Прэзідыум БелАН пастанаўіў арганізаваць пры інстытуце біялогіі адзіную мікрабіалагічную лабараторыю, якая будзе абслугоўваць сельска-гаспадарчыя навукова-даследчыя інстытуты. Лабараторыя адкрываецца ў другой палове кра-

УДЗЕЛ БелАН у СЕСІІ КОМАНАДЭМІІ

Беларуская акадэмія навуке прыме ўдзел у красавіцкай сесіі Ком. акадэміі, якая адбудзецца на Дале. кім Усходзе. На гэтай сесіі будучы заслуханы навуковыя даклады БелАН.

ПРЫСУДЖЭННЕ ВУЧОНАЯ ГОДНАСЦІ

Прэзідыум БелАН прысудзіў вучоную годнасць доктара сельска-гаспадарчых навук па жывёлагадоўлі неадменнаму сакратару Акадэміі Навук прафесару Чудэзнам і вучоную годнасць кандыдата на доктара навук старшаму навуковому работніку інстытута біялогіі тав. Мяцельскаму. (БЕЛТА).

ХРОНІКА МАСТАЦТВАЎ

Дурэйскі дзяржаўны тэатр БССР рытуе тры новыя пастапоўкі «Светакі» Берман — аўтар Ге-

РЭЧНЫ ВАКЗАЛ У МАЗЫРЫ

МАЗЫР, 19 сакавіка. У Мазыры горад Прыпыль у гэтым годзе будзе пабудаван рэчны вакзал. На будаўніцтва яго асцягавана 40 тыс. руб. Ужо заканчваецца распрацоўка праектаў і каштарысаў.

Газета «Нью-Йорк геральд трибун» укавае, што ў кантрасе ЗША ўмацавацца ўплыў італьянства, якія настойваюць на тым, каб Рузвельт не ўмешваўся ў еўрапейскія справы. У процілегласць гэтаму, — прадаўжае газета, — у некаторых афіцыйных колах апасаюцца, што калі Злучаныя Штаты не заявяць пратэст супраць парашоння Германіяй дагавора, то гэта заахвоіць Японію да далейшай агрэсіі ў Азіі. Гэтыя афіцыйныя асобы ўкаваюць, што японска-германскае супрацьстаяцтва супроць Савецкага Саюза ўцягнула б Злучаныя Штаты больш непарадна, чым еўрапейскія падаеі.

Друк Херста (вядомы сваёй прыязню да Гітлера) устрымаваецца ад прадэкспаныментаментарнага, аднак, галоўны супрацоўнік Херста Брысбэн піша:

млі. дадаткова, калі гэта трэба будзе. Цяперашняя Расія — гэта не Расія слабых цароў, вар'ятаў Распуціных і азартных вялікіх князёў. Цяперашняя Расія ўладае сілай.

Карэспандэнт газетнага трэста Херста Ніккербюкер у тэлеграме з Варшавы ўкавае, што Усходняя Еўропа не чакае вайны ў бліжэйшы час, аднак у будучым вайна немінуча.

«Польшча, — піша Ніккербюкер, — адмовіцца спачатку дапамагчы Францыі, і калі Савецкі Саюз папрабуе паслаць войскі праз Польшчу, то Польшча далучыцца да Германіі. Гітлер выбраў зручны момант. Кожны еўрапейскі дзяржаўны дзеяч перакожана, што наступная вайна скончыцца ўзіданнем чырвонага сцяга над усёй Еўропай».

ПАРЫЖ, 19 сакавіка. (БЕЛТА). Агубліжавана наступнае афіцыйнае паведамленне:

— «У часе нядаўняга падарожжа п. **Маршандо** — міністра гандлю ў Маскву паміж французскім і савецкім урадамі было ўмоўлена, што будучыя пачаты перагаворы аб заключэнні дагавору аб гандлі, моралітані і пасяленні, які павінен устанавіць пастаянную базу для эканамічных адносін абодвух краін.

Перагаворы адкрыліся сёння раніш у Парыжы ў міністэрстве замежных спраў пад старшынствам з боку савецкай дэлегацыі паўпрадстаўніцтва СССР у Парыжы **Пацёмкіна** і з французскага боку — дырэктара палітыка-гандлёвага дэпартаменту міністэрства замежных спраў **Барыстона**. У маючых быць перагаворах разам з Пацёмкіным будучы ўдзельнічаць гандлёвы прадстаўнік **Дэвіляцін**, а таксама савецкі паўпрадстаўніцтва **Гіршфельд** і першы сакратар **Антонан**, а ў выпадку патрэбы — савецкія экспарты.

Французская дэлегацыя ўключае дырэктара гандлёвага дэпартаменту міністэрства гандлю — **Кралона**, памочніка дырэктара палітыка-гандлёвага дэпартаменту міністэрства замежных спраў **Кулондра**, паўнамочных міністраў пры міністэрстве замежных спраў **Тэтро** і **дэ-Лябон**, а таксама прадстаўнікоў зацікаўленых міністэрстваў».

150 радыёапаратаў. Да пачатку эсэнавой сесіі радыёабслужыцца 10 дзённых калгасоў.

— ○ —

САНИТАРНЫ САМАЛЁТ У ХАЛОПЕНІЧАХ

ХАЛОПЕНІЧЫ, 19 сакавіка. (Кар. «Звязды»). Раніш 18 сакавіка над Халопенічамі паказаўся сарабысты санітарны самалёт. Лётчык хутка знайшоў пасадачную пляцоўку. Самалёт удачна сеў. Тут жа на полі адкрыўся народкі мільгін. Дзе на прапанове лётчыка авіянікі Чырвонага крыжа тав. **Федзько** была выбрана пляцоўка на артанізіцы раён. нага таварыства Чырвонага крыжа. Старшы асістэнт мескай хірургічнай клінікі тав. **Сенгал** у памішканні мясцовай амбулаторыі прыняў 26 хворых.

паўчынер, пастаноўшчык — народны аўдыт рэспублікі тав. **Рэфальскі**; «Вораг» — Вев'юрка, пастаноўшчык **Галаўчынер** і маладзёжную пастаноўку «Наша маладосць» — рэжысёры **Рутштэйні** і **Мойн**.

15 красавіка тэатр вынаджае на гастролях ў Віцебск і Магілёў. У кожным з гэтых гарадоў ён прабудзе паўтара месяца.

* **Оперны клас Беларускай дзяржаўнай кансерваторыі імя Луначарскага** выхце пастаноўку оперы «Фауст», музыка **Гуно**.

* К канцу навучальнага года **Паркамат** асветы артанізацыі ўсебеларускі паказ юных дараванняў. У паказе прымуць удзел звыш 40 вучняў музычных школ, тэхнікумаў і Беларускай кансерваторыі.

Адначасова на рэспубліцкіх буднях буйнейшы ў Днепра-Дзвінскім парадотстве перавадзачны пункт, які ўступіць у строй у гэтым жа годзе.

— ○ —

НОВЫ АУТАРАМОНТНЫ ЗАВОД У МАГІЛЕЎ

МАГІЛЕЎ, 20 сакавіка. 8 і красавіка ўступіць у строй новы аўтарамонтны завод № 7, на якім будзе працаваць больш 2 тыс. рабочых. На заводзе прыступілі ўжо да разбору 10 аўтамашы «Форда». 16 сакавіка пачалася пробная зборка і азнаямленне з працэсамі рамонту. У кузаўным цэху пачалі вырабляць платформы. Да 1 красавіка будзе зроблена 45 платформаў і 12 кабінак.

Адказны рэдактар **Н. СТЭРНІН**.

ПЕРШЫ БЕЛАРУСКИ ДЗЯРЖАЎНЫ ТЭАТР БДТ-1

СЕННЯ, 21 сакавіка, Жыццё кліча

Пачатак у 8 гадз. веч.

Гукавы кіно-тэатр Чырвоная Зорка

Уласны муз. кампозыцыяныя «Белыя Рэбаты»

Замш. прагр. **Гр. ГУТМАН**.

Гукавы кіно-тэатр «Пролетарый»

Французскі гукавы фільм «Пад крышамі Парыжа»

Фільм напісарт. **д-р Жюль Верн**

Васілевіцкая школа лесспрагасавуча трэста Лесбел абвясчае веснавы набор

у школу з шасцімесячным тэрмінам навучання па спецыяльнасці:

Дзясятніцаў механізаваных і рацыяналізаваных лясных дарагоў—25 асоб;

навалю—25 асоб;

па распрацоўцы молатых і цесаных сартыментаў (клёска, шьвіі, спіда)—50 асоб.

У школу прымаюцца сярчымі семігодку і ў асобных выпадках — ішасальшы вазу і навалю да 3-х груп. Узрост ад 17 да 22 гадоў. Прынятыя забавочваюцца ступендым ад 50 да 70 р. у месяц, прачкашай, сталовай, лясной і інтэрнатар, заявы прымаюцца да 1 красавіка **Пачатак заняткаў з 20 красавіка.**

Да заявы неабходна прыласці завераную анкету, даведку аб састанавішчы і сааходжанні, аб адукацыі і стане здароўя і на 40 кап. марак для адказу. У заяве неабходна ўказаць па якой спецыяльнасці паступаючы жадае вучыцца. Прыняты ў школу асобы з'яўляюцца на заняткі павінны мець сабе пасельніцкі прыладу, а таксама, 30 руб. грошай, каб да атрымання ступенды забавочыцца сабе харчаваннем.

Адрас: ст. Васілевічы, зах. чыгуны, Рэчыцкага раёна, БССР, школа лесспрагасавуча.

Дырэцыя школы.

Дырэцыя, партком, прафком Медыцынства і рэдакцыя шматтыражы «За пролетарскіх вядз» з глыбокім жахам паведамляюць аб рэпубліцкай смерці ў ноч на 19 сакавіка студэнткі 5-га курса

КОЛАСАВАЙ ольгі міхайлаўны

вяснянай акцыянаў-дзярж. з.

Кіно «Спартак» **Кіно «Спартак»**

2-я сесія «Міс Менд»

Ад 20 сакавіка «Новая праграма»

22 САКАВІКА, у 7 гадзін вечара, у Дому Урада (зала наследжываў з'ездаў) адбудзецца

ПЛЕНУМ МЕНСКАГА ГАРАДСКОГА СОВЕТА рабочых, сялянскіх чырвонаармейскіх дэпутатаў.

Парадах дня:

1. Аб народна-гаспадарчым плане 1935 года і падрыхтоўка да будаўнічага сезона.
2. Арганізацыйныя пытанні.

На пленум павінны з'явіцца старшыні праўленнеў ЖАКТаў, заг. дамамі ЖАКТаў і ЖБКТ, каменданты дамоў Жылесмаіраўшчтва.

Запрашаюцца актыўны дэпутатскія групы, жактаўскія актыўны і ударнікі прадпрыемстваў і ўстаноў.

Білеты можна атрымаць у горсавеце (накой 49) ад 9 да 4 г. дня і з 7 да 10 г. вечара.

ПРЭЗІДЫУМ ГОРСОВЕТА.

20 сакавіка 1935 г. УВАГА!

УСЕ НА ВЫСТАЎКУ!

у Клубе калгасніка (Пляц Волі, 4)

БЕЛШВЭЙТРЭСТ АДКРЫВАЕ ВЫСТАЎКУ

мадзлей фасонаў швэйных вырабаў мужчынскага, жаночага і дзіцячага асартыменту для зацвярджэння на 2 паўгоддзе 1935 г.

ВЫСТАЎКА адкрыта з 10 гадз. раніцы да 10 гадз. вечара.

Пры выстаўцы ёсць экскурсаводы.

Выстаўка будзе адкрыта да 5 красавіка. у ВАХОД ВОЛЬНЫ.

БЕЛШВЭЙТРЭСТ.

У аддзел аб'яў званіць па тэлефону № 21-360

Нарвоунутгандль РСФСР «ПОСЫЛГОСТОРГ»

на пошце і чыгуны ў любы пункт Саюза індывідуальным заказчыкам, арганізацыям (апрача гандлюючых) і калектывам наступных тавары:

УСЁ ДЛЯ СПОРТУ:

Спорт-Інвентар:

Брусы гімнастычныя пералесныя	978 р. 50 к.	Трапеды	11 р. 30 к.
Турнікі	201 р. —	Кансты для лавання	47 р. —
Колі	345 р. 35 к.	Кольцы гімнастычныя	39 р. 15 к.
Квадры	2,9 р. —	Велібольшыя камплекты ад 60 да 80 р.	
Абсталяванне тэнісных плацовак, сеты, сетка, рэгулятар, лямка і ракеткі 4 шт. ад 500 да 600 р.		Гранаты, дыскі, мячы, адры для матанія і камплет футбала на розныя цэны.	
Гарышчы з паліамі (вадзяныя)	206 р.	Велі-ліхтары электрычныя в батарэйкай	14 р.
Лесныя гімнастычныя ад 21 р. 50 к. да 35 р.		Запасныя батарэйкі і лічы	
		пні да 1х	
		Рэмні багачыны	7 р.

Гульня:

Шахматы мадэрнізаваныя з дошкай і скрынкай	30 р. 15 к.	Шахці паліраваныя з картоннай дошкай	4 р. 34 к.
Шахці мадэрнізаваныя з дошкай і скрынкай	17 р. 11 к.	Даміно драўлянае	4 р. 95 к.
Шахці протыма картоннай дошкай	2 р. 19 к.	Літо з 30 картані	5 р. 90 к.

Палыванне:

Ружко сістэмы «Масіна» з прыладамі Розныя палывачныя прылады. 142 р. 51 к.

Рыбалавецкія прылады:

Усе рыбалавецкія прылады, які: шупльва «Спіннінг», лескі, розныя блесны, вершы, падсечкі, рачніцы і т. д.

Сцягі:

Саржовыя, герб машынічый работы ад 147 р. да 211 р.

Атласныя, герб машынічый работы 640 р.

Плюшавыя, герб ручной работы ад 608 р. да 850 р.

Нажнічкі для сцягу 13 р. 25 к.

Кісі для сцягу 4 р. 30 к. і шнур з кетр 3 р. 49 к.

Па жалюці заказчыкам на сцягах робяць а налічкі на прысланыя заказчыкам рэзанцыі.

Заказы выконваюцца на суму не менш 10 руб. У пазваненыя цэны ўключан кошт упакоўкі і перасылкі. Заказы арганізацый выконваюцца ў тэрмін да 25 дзён з дня атрымання «ПОСЫЛГОСТОРГ» 50 проц. кошту заказанага тавара індывідуальным заказчыкам — в атрымліваюць усёго кошту. Цэны на тавары адрабляюцца на далейшым адрасе: дарожны на 5 проц. Цэны на тавары накіроўваюцца па адрасу: Масква, ул. Кірова, 47-131. «ПОСЫЛГОСТОРГ», рэдакцыя рэжысёра № 6757 у МЖ Дзяржбанку.

Заказы псаліць чотка, з папрабаваным адрасатам, указаннем з'яўляюцца паштоўнага аддзялення і чыгуначнай станцыі.

ПАТРАБУЙЦЕ НАШЫ КАТАЛАГ І па фото, музыцы канцэлярскіх таварах, галантэрні і цагнах, мадэлях гаспадарчых прадметах дыпазітывах капліцы і шнелі і апаратуру да іх, муляжэй і фізічных прыбораў.

Каталагі выслываюцца па атрыманні 20 кап. паштоўнамі маркані.

АРЦЕЛЬ «Чырвоная Зорка»

даводзіць да ведама, што цырульня № 4 (супроць пасажырскага вакзала) і цырульня № 2 па Ленінскай 12 робяць 6-месячную і гарачыя зав'язкі, афарбоўку валос і брывей.

Работа выконваецца акуратна. Цэны агульнадаступныя. ПРАЎЛЕННЕ.

Магілеўскі дзяржаўны педагогічны інстытут імя Пахроўскага абвясчае ПРЫЁМ СТУДЭНТАЎ

на 1935-36 навучальным год у спецыяльныя і звычайныя інстытуты. Інстытут вынаджае шырокае літаратурнае, новае, гісторыі, географіі для поўнай сярэдняй школы.

Спецыяльныя інстытуты і звычайныя спецыяльныя факультэты: гістарычны, літаратурна-лінгвістычны, географічны.

У інстытут і яго звычайны сектар прымаюцца асобы, ад 17 гадоў, маючы сярэдняе адукацыю, не пазавуленыя прымаюцца выбарчых праў.

Заван прымаюцца да і ліпеня наступных дакументы: засведчаныя анкетны, даведка аб сааходжанні і станавішчы, аб стане здароўя, аб адукацыі, копія вайсковых дакументаў, метрыка, засведчаныя 2 фотакарткі, для сялян-адамаабітнікаў — копія акадэмічнага ліста аб пачатку ў 1934 г., а таксама паштоўныя маркі на 40 кап.

УВАГА: Наступнікі, паступаючыя ў дзённы інстытут павінны мець нажнічароўку раёна.

Прыёмныя іспыты адбудуцца з 1 па 15 жніўня 1935 г. па матэматыцы, фізіцы, беларускай і рускай мовах, беларускай і рускай літаратуры, гісторыі, грамадзнаўства і географіі.

Асобам, падаючым заявы да 1.11.35 г., будучы дасланы падрабязныя праграмы для паступлення ў Магілеўскі інстытут і налічаны кансультацыі; таксама іх заявы мандатна-прыёмнай камісіяй будучы разгляданы ў першую чаргу.

Дырэктар МПІ Макоўскі.

СТАРА-БАРЫСАЎСКИ ЗОАТЭХНІКУМ

праводзіць набор на чатырохмесячныя курсы па падрыхтоўцы у тэхнікум.

Тэхнікум рыхтуе зоатэхнікум для саўчаснай сістэмы.

Прымаюцца асобы з асятай 6 груп напўнай сярэдняй школы.

Прыём заяў з 20 сакавіка па 10-га красавіка іспыты — з 10 па 15 красавіка. Пачатак працы курсоў з 15 красавіка.

Да заяў павінны быць прыкладзены дакументы: аб састанавішчы, а анкету, нарэжэнні, характарыстыка мисіюных артанізацыі, 2 фотакарткі і паштоўныя маркі для адказу на 1 кап.

Усе курсанты забавочваюцца інтэрнатарам і ступендыям.

Дакументы накіроўваць па адрасу: Барысаў, Стара-Барысаўскі зоатэхнікум.

Дырэцыя.

Згодна паставоны прэзідыума праўлення Менскага абласнога саюза ад 15 сакавіка г.г.

ЗРК вобласна-вярочаннай фабрыкі «Чырвоны Окцябр» ЛІКВІДУЕЦА.

Усе ўстановы і асобы, маючы рэальныя і памішныя ЗРК, павінны закончыць іх да пазней 5 красавіка г.г.

Пасля гэтага тэрміну іх існаванне прымаца на будучы.

Ліквідном.

ГУБЕРН ШТАМП маскван партыйнай і адпаведна ЦК КПСБ «ПАРТЫДІСІПЛАНА»

Лічыць несапрадэны.